

Ба 239425

ФРАНЦІШАК АЛЯХНОВІЧ.

239 425

ДРЫГВА



ФРАНЦІШАК АЛЯХНОВІЧ.

1964 г.

# ДРЫГВА

ДРАМАТИЧНЫ ЭСКІЗ У 6-ЁХ АБРАЗОХ


239425

Бел. 2005

З партрэтам аўтара.

Выдавецства Белар. Час. Рады.

ВІЛЬНЯ. 1925.



Друкарня „Lux”, вул. Жәлігоұскага, 1.

10.03.2010

## А СОБЫ:

- Манька**, маладая прыгожая вясковая дзяўчына,  
нядаўна прышчэпленая на гарадзкі грунт.
- Юлька**, яе сястра, пазнаўшая ўжо ўвесе рэ-  
старанна-вулічны бруд і засмакаваўшая ў ім.
- Міхалка**, малады хлапец, студэнт.
- Сыцяпан**, яго прыяцель.
- Лякдугна**, стары студэнт, бязволъны п'яніца.
- Гаспадыня** рэстарану.
- Галубоўскі**, музыка - гарманісты, быўшы ма-  
ленечкі «чыноўнік», безнадзейны п'яніца.
- Грышка**, тутэйшы «апаш».
- Тадорка**, хлапец з шавецкай майстроўні.
- Кэльнэр**.
- Госьць I.**
- Госьць II.**
- Іншыя госьці. Музыкі.**



Рыс. А. Медзыблоцкага.



Григорий



I.

На аднэй з вулачкаў Вільні невялічкі пролетарскі рэстаран, съмядзючы і брудны, як гэтая вулачкі несканалізованага гораду, пануры, як души людзей, страціўшых надзею лепшай будучыні.

У першым пакой шафа з півам, буфэт з растаўленымі на ім закускамі, абітая клеёнкай столікі, крэслы, на сценах алькогольная рэкламы-малюнкі. На сцэне **Гаспадыня** (за буфетам), **Грышка** (пры адным са столікаў) і інш. госьці.

Праз адчыненыя дзъверы відаць другі пакой, дзе сядзіць **Лякдугна з Галубоўскім**, які грае на гармоніку і пяе:

І пянёндзуф ня хцяла, ня хцяла, ня хцяла,  
А па дзбанка плакала, а па дзбанка плакала:  
Мой зялёны дзбан, дзбан,  
Цо го розьбліт тэн пан.  
Ціхо, дзяўчына, ня плач, ня плач,  
Я за дзбанка заплаца, я за дзбанка заплаца,  
Я мільёны ці дам  
За зялёны тэн дзбан.

Як заслона адчынілася праз нейкі час яшчэ чутно рэстаранны гоман і пяньне **Галубоўскага**, пасля дзъверы ад вуліцы адчыняюцца і ўваходзіць **Сыцяпан**.

**Сыцяпан** (*у дзьвярох клічучы каюсці з вуліцы*). Хадзі! яшчэ рана! Хадзі, кажу табе, што не пашкадуеш!... Ну, зайдзем на адну мінюту, вып'ем сабе па бутэльцы піва і пойдзем дамоў... Ты толькі хадзі, паглядзі...

**Міхалка** (*уваходзячы*). Ня хочацца мне ўжо ані шіва, а нічагусенкі! Змарыўся я, спаць хочацца...

**Сыцяпан**. Дык хадзі, кажу, на мамэнцік...  
Пабачыш толькі—і зьдзівішся... (*Да Га-*

спадыні). Добры вечар, пані! (*Да Міхалкі*). Ну, што, дзе сядзем? можа тутака? (сяджаюць ля стала). Ну, што будзем піць?

**Міхалка** (*слабавольна ўсміхаючыся*). Ах, што ты, далібог, са мной робіш! Галава ад учарашияга яшчэ не ў парадку, а мы сягоныя п'ём ды п'ём...

**Сыцяпан.** Нічога! апошні дзень, міленькі, а заўтра — новае жыцьцё!

**Міхалка** (*іронічна*). Ах, ведаю я гэта «новае жыцьцё»!...

**Сыцяпан.** Не!... заўтра будзем цвярозымі людзьмі, а сёняшні дзень трэба кончыць тут, з Манькай... Эх, пабачыш, якая дзяўчына!... Не дзяўчына — а кветка, васілёк! (*Да Гаспадыні*). Панечка! дайце нам... ведаеце?... маю порцыю...

**Міхалка.** Бачу, што цябе тут добра знаюць... Скуль-жа яна?

**Сыцяпан.** Нядайна прыехала з вёскі... Сьве-жаньская, чырвоненськая — яблычка райскае! А гэтая наіўненськая, сінявокая — васілёчак, кажу табе. Як гляджу на яе, здаецца, чую гоман каласістага жытга, пах палёў зялёных... Э, што казаць шмат!... сам пабачыш... (*Да Гаспадыні*). Пані! дзе-ж Маня?

**Гаспадыня.** Зараз прыйдзе, пайшла ў другі пакой...

**Міхалка** (*съмляеца*). Ты — поэт! Хэ-хэ-хэ!...

**Сыцяпан.** Але... Далібог! Я не гляджу на яе вокам мужчыны, а толькі вокам поэта...

**Міхалка** (*іронічна съмляеца*).

**Манька** (*уваходзіць з другою пакою*). Ідзе да

буфэту. Гаспадыня нешта ёй кажа. Яна бяфэ бутэльку, выціфае чафкі, прынатауляе закуску на стол, дзе сядзяць Сыцяпан з Міхалкай).

**Сыцяпан** (да Міхалкі). Далібог! Ня съмейся! Табе мо' здаецца, што я кажу гэта цынічна, а ў мяне ў гэты момэнт душа, як у новароджанага дэіцяці... Далібог!

**Міхалка** (як фаней). Хэ - хэ! Нашто казаць пустое! Я ведаю, хто ты, а ты таксама добра знаеш мяне...

**Сыцяпан.** Але... Але я кажу табе зусім шчыра, што на Маньку я гляджу інакш, як на іншых дэяўчат. Яна... яна мае ў сабе нешта з Форнарыны... Памятаеш?... Рафаэль — і простая дачушка нейкага пекара, нейкая Форнарыначка... А ён што з яе зрабіў?! Хто сёньня на съвце ня ведае прыгожасці Форнарыны?

**Манька** (ставіць на іхні стол бутэльку, чафкі і і. п.).

**Сыцяпан.** А — вось і яна — наша цукерачка! Наша Манечка даражэнская! (Да Міхалкі, узяўши Маньку за руку). Га? што? праўду я казаў? — Кветка! вішанька! цукерачка!

**Манька** (засаромліўшыся вырывавае сваю руку з руکі Сыцяпана). Да кіньце!...

**Сыцяпан.** Маня! (Паказваючы на Міхалку). Гэта вось мой найлепшы друг — Міхалка! Сядай, душачка, з намі — вып'ем, пагутарым... Ведаеш, мы з Міхалкай ужо другі дзень п'ём, як гыпопотамы.

**Манька** (сафоромліва апусьціўши вочы). Ня трэба пісь, — гэта брыда...,

**Сыцяпан** (*съмляеща*). Ня трэба — кажаш —  
шіць? — ха - ха - ха! Ах, ты мая каха-  
ненькая, дурненькая!... Ну, але цяпер  
ужо апошні дзень!... И ты сядай з намі,  
бо мы зрабілі пастанову, каб гэты дзень  
скончыць з табой... Эх! (*пне*). «Апошні  
сёняшні дзянёчак, гуляю з вамі я, браты!»...

**Манька.** Цяпер не магу, ня маю часу... але  
я зараз прыйду. (*Ідзе да буфэту, забірае  
нейкае судзьбдё і нясе у друи пакой*).

**Міхалка** (*іафачымі вачыма ілядзіць ёй у  
сълед*).

**Сыцяпан.** Ага! заглядзеўся!... Што? га?...  
а не хацеў ісьці!... Шкадуеш цяпер,  
што паслухаўся мяне і зайдоў сюды?

**Міхалка.** Прыгожая дзяўчына! Скуль яна ту-  
така? Даўно?

**Сыцяпан.** Пачакай, я табе зараз усё разска-  
жу, бо я ведаю... Яна сірата. Жыла на  
вёсцы ў цёткі. У цёткі сваіх дзяцей, як  
бобу. Ня толькі хлеба, але мякіны не ха-  
пала, каб пракарміць усю гэтую гараву...  
А старшая яе сястра, Юлька, ўжо даўно  
тут у нейкай піўной служыць. Вось цётка  
й думае сабе: Юлька ў Вільні паненкай,  
у капялюшы ходзіць, жыцьцё хваліць, ну  
дык давай і гэтую павязылі ў горад: хай  
паненкай будзе, на лёгкае жыцьцё ідзе...  
Эх, людзі!... А яна, бачыш, дзяўчына  
яшчэ вельмі маладая і саромлівая. Ей і па-  
дабаецца гэта іншае, новае, гарадзкое жыць-  
цё і пужаець адначасна. Ей і весела тут,  
дзе гэтулькі розных людзей штодня пера-  
ліваецца, і адначасна сумна аднэй, бяз  
блізкай души, без заступніка, дзе кожны

лёгка можа скрыўдзіць, дзе п'яная гутарка не шкадуе саромлівых вушэй дзяячох... Вось як! Але яна ня першая і не апошняя... Усё гэтак... А ўсё-ж шкада!... (*страсянууши з сябе часовы налёт сумнай думкі*). Ну, ўсё роўна!... (клика): Манечка! Дзе-ж ты?

**Манька** (*ідзе з друюю пакою*). Іду ўжо.

**Сыцяпан**. Ну, вось яна... Сядай-жа з намі, мая даражэнская, харошаньская, бо нам без цябе сумна.

**Манька**. Э, пан заўсёды съмѧецца.

**Сыцяпан**. Да лібог, не съмѧюся... Ну, сядай! Чаго вып'еш? Гарэлку будзеш піць, ан-елачак?

**Манька**. Фі! я ня люблю гарэлкі... Хіба нешта салодкае...

**Сыцяпан**. Салодкае? Добра. Зараз будзе салодкае. (*Ідзе да буфэту*).

**Міхалка** (*да Манькі*). Як-жа ж паньне Мані падабаецца тут?

**Манька**. Нічога...

**Міхалка**. Весела? Гасьцей шмат?

**Манька**. Не заўсёды... Есьць іншыя далікатныя, а іншыя надта прыстаюць.

**Міхалка**. Хэ-хэ! Прыйстаюць, бо панна Маня надта прыгожая дзяўчына.

**Манька**. І пан жартуе. Такая я, як і іншыя.

**Грышка** (*праз увесль час на спушчай з Манькі вачэй*). З таю часу, як яна падселася да століка, дзе сядзяць Сыцяпан з Міхалкай, яю вочы заблічэл вайнёл зайдздрасці. Цяпер пачынае нэрвова званиць шклянкай аб бутэльку).

**Манька** (да *Міхалкі*). Выбачайце, я зараз...  
(*ідзе да Грышкі*).

**Грышка** (*ханае яе за руку, ціха*). Я не хачу, каб ты там сядзела, чуеш? Я хачу, каб ты была тут, калі мяне!

**Манька** (*таксама ціха*). Вось яшчэ чаго! Чаму-ж гэта? Дзе захачу, там і сядзець буду.

**Грышка** (*юфача*). Слухай, кінь, прашу цябе, не сядзі з імі, бо мне ажно ў грудзёх тут нешта лапоча... Кажу табе!..

**Манька**. Вось яшчэ якая хванабэрэя!.. Што хачу, то й раблю!.. (Варочаецца да *Міхалкі*).

**Грышка** (*ірозным шэптам ёй усьлед*). Памятаеш!..

**Сыцяпан** (*варочаецца да століка*). Ну, сядайма, і будзем піці, есьці, весяліцца!.. (стравіць на стол новую бутэльку). Вось для цябе, Манечка, салодзеньская, а для нас хай будзе чара горкая, якую вып'ем сёньня да дна.

**Міхалка** (*усъмяхаючыся іронічна*). А заўтра — новае жыцьцё?

**Сыцяпан**. Але! Заўтра новае жыцьцё! А сягоныя чаркі ў рукі!.. (*пляе*):

Вып'ем за радасць, вып'ем за шчасце,  
Вып'ем за нашую долю.

Каб наша доля нас не цуралась,  
Кабы нам добра жылося.

Гэй-жа вы, хлопцы, добры малойцы,  
Гэтак чаму-ж пасмутнелі?

Ці-ж у шынкаркі мала гарэлкі,  
Мала гарэлкі ды піва?

У часе іэтай песні з другою пакою высоўваецца **Лякдугна**, за ім з гармонікам пакорна йдзе Галубоўскі. Лякдугна падпявае, Галубоўскі пачынае акомпаніяваць на гармоніку.

**Лякдугна** (*пасля песні, да Міхалкі са злой п'янай іфоніяй*). А і ты, Міхалка, прыйшоў да нас? Паніч! Хэ-хэ-хэ! Чысьценкі паніч заглянуў у наш брудны шынок! Хэ-хэ-хэ!...

**Міхалка**. Вось Съцяпан мяне сюды прыцягнуў...

**Лякдугна**. Але... але... Мы, бедната, мы ў вялікія чистыя рэстараны ня ходзім, нам і тут добра... А ты — пан! Чысьценкі паніч!... Хэ-хэ-хэ!...

**Міхалка** (*іядзіць на яю з усмешкай, бяз злосці*). Ну, Лякдугна, кінь сварыцца.

Вось лепш сядай з намі!... Ты з кім сядзіш?

**Лякдугна**. Я сяджу адзін... Не! Я сяджу з майм прыяцелем! (*абыймае Галубоўска-га*). Вось гэта мой друг найлепшы! гэта рэха мае душы! Ен грае, а я... я п'ю, бо п'янства гэта... таксама музыка, а я — віртуоз!

**Съцяпан** (*бяфэ чафку*). Ну, Сарасатэ п'янства! па чарапчы!

**Лякдугна** (*сядаючы*). Ну, што-ж, можна, давай! (*п'юць*).

**Галубоўскі** (*нясьмела, стоячы за крэслам*

**Лякдугны**, цяне на гармоніку мінорны тон).

**Лякдугна** (да Галубоўскаіа). А, і ты хочаш вышіць?... Ідзі, прынясі маю бутэльку.

**Галубоўскі** (ідзе ў другі пакой).

**Лякдугна**. Ен, як хоча вышіць, ніколі мне праста ня кажа, але толькі бярэ гэты мінорны тон... Мы адзін аднаго разумеем.

**Галубоўскі** (варочаецца з бутэлькай).

**Лякдугна**. Ну, бяры крэсла і сядай вось тут, каля мяне... Пі!

**Галубоўскі** (цяне на гармоніку іншы акорд).

**Лякдугна**. А, і закусіць хочаш, маэстро? Бяры, што хочаш, не рабі царамоніі... Мае прыяцелі павінна быць прыяцелямі і майго прыяцеля.

**Міхалка** (да Манькі). Ну, яшчэ чаракчу!

**Манька** (крыху ўжо падвыпіўшы). Калі ўжо галава круціцца.

**Міхалка**. Э, няхай сабе круціцца! На тое чалавек і п'е, каб у галаве закруцілася... Ну, яшчэ! (налівае).

**Манька**. Калі я ўжо п'янай, з крэсла звалюсь, — ха-ха-ха!

**Міхалка** (лёіка яе абыймаючы). Ня звалішся, бо вазьму як птушачку на рукі, прытулю да сябе, закалышу... (Падыймае ў гару чарку). Ну, браты!... (Дэклямуе):

Груканём, стуканём, чарка ў чарку, як сълед,  
Бач і стане душа паланеці агнём;

Весялей і съмялей глянучь вочы на съвет,  
Весялей і съмялей пойдзе ўсё хадуном. \*)

---

\*) З верша́ў Я. Купалы.

**Манька.** Ах, як хороша! Яшчэ!  
**Сыцяпан.** Браво! Дэкламуй, Міхась! } разам  
**Лякдугна.** Гэта лепш за музыку...

**Міхалка.** Не, лепш засыпвайма! (*Да Гаспадыні, паказваючы пустую бутэльку.*)  
Пані гаспадыня! яшчэ!

**Сыцяпан** (*съмляецца*). Бац, як разыйшоўся!  
А не хацеў ісьці.

**Міхалка.** Усё роўна — апошні дзенъ!

**Сыцяпан** (*як фаней*). А заўтра — новае жыцьцё?

**Манька.** І я буду шіць!

Усе съмлююща.

**Сыцяпан і Лякдугна.** Браво!

**Міхалка.** Ну, калі так... (*аднэй рукой забывае Маньку, а другой трымает чарку і пяе; іншия за ім усьлед*):

Вып'ем за радасьць, вып'ем за шчасьце,  
Вып'ем за нашую долю...

**Галубоўскі** (*хапае гармонік і пачынае іфаць*).

**Грышка** (*стукае шклянкай аб бутэльку*).

**Манька** (*зрывается з месца, каб ісьці да Грышкі*).

**Міхалка** (*ўстрымлівае яе*). Ня трэба, сядзі,  
не гарыць, няхай сабе стукае...

**Грышка** (*крычыць*) **Манька**!

Усе нездавольныя парушыліся.

**Міхалка.** Гэй! каму «Манька», а табе «панна Марыя»... Калі ласка, гэтак не раві!..

**Грышка.** Ну, ну! не настаўляйся, бо не напохажаеш!... **Манька!** хадзі сюды!

**Манька** (*са страхам*). Чаго ён хоча?!

**Міхалка.** Ня бойся, Маня! (*Да Грышкі*).  
Гэй, супакойся там, або ідзі вон, бо бу-  
дзе дрэнна!

**Грышка.** Ну, ну! Не напалохаеш! Не такіх  
бачыў... Скаціна!

**Міхалка** (*ўскочыўши з месца*). Што?! Як  
съмееш, падлец! (*падбліае да Грышкі*  
*і ўдарае яю па твары*).

**Манька** (*стараецца іх супакоіць*). Што вы?...  
Кіньце!...

**Сыцяпан** (*хапае кфэсла*).

**Лякдугна** (*хапае са стала бутэльку*).

**Грышка.** Ах ты!... (*выцівае з халавы нож,*  
*ударае им Міхалку ў руку і хутка*  
*уцякае*).

**Манька** (*крыкнула, хацела бафаниць Міхалку*  
*ды ўжо было позна*).

**Сыцяпан.** Трымай яго! лаві!

**Лякдугна.** Стой!..., трымай!... лаві!...

**Гаспадыня** (*стараецца ўсіх супакоіць*). Па-  
ночкі даражэнкія! Не рабеце скандалу!...  
Паночки! ня губеце мяне! Як прыйдзе  
паліцыя, зачыніць мой рэстаран... Супа-  
койцяся, даражэнкія...

**Галубоўскі** (*зачыняе дзвіверы*).

**Міхалка** (*сядзіць на кфэсле, трымалаючыся*  
*за фаненую руку*).

**Сыцяпан.** А, падла, уцёк! (*да Міхалкі*). Што,  
ён цябе ўдарыў? Пакажы! хутка!

**Міхалка.** Нічога... Здаецца, глупства...

**Сыцяпан.** Пакажы, пакажы! (*сьцівае з яю*  
*вопратку; Міхалка фанены у левую руку*).

**Манька.** Ах, Божанька мой! Гэта я ўсяму  
вінавата. Каб я пайшла да яго, як ён

мяне клікаў, дык і ня было-б усяго гэтага...

**Сцяпан** (*да Гаспадыні*). Пані гаспадыня! дайце вады! (*ідзе з Міхалкай у другі пакой, за імі выходзяць усе, апрача Галубоўскага*).

**Гаспадыня** (*выходзячы*). Трэба-ж было на маю галаву гэтага няшчасця!

**Галубоўскі** (*застаўшыся адзін на сцэне, да- півае застаўшаеся пасолья Грышкі піва, пасолья праіавіта локча іафэлку з чарак, застаўшыся пасолья Міхалкі і інш.*)

**Гаспадыня** (*ўваходзіць*). Галубоўскі ізноў хоча напіца п'яны, як учора... Хай Галубоўскі зачыняе ўжо рэстаран, позна ўжо! (*выходзіць у кухню*).

**Галубоўскі** (*выходзіць на вуліцу*).

**Міхалка** (*ўваходзіць з Манькай і апранае пакинутую на сцэне вопратку*).

**Манька** (*увходзячы*). Вельмі баліць?

**Міхалка**. Э, глупства!... Зусім не баліць.

**Манька**. Няпраўда! Вы гэтак толькі ка- жаце.

**Міхалка**. Ды ня варта аб гэтым казаць...

**Манька**. Усяму... гэтаму... мая віна... (*пачынае плакаць*).

**Міхалка**. Дзетачка! супакойся! Што ты?!

Кінь плакаць. Ды-ж я дзеля цябе ня толькі руку пад нож падставіў-бы, але з галавой у вагонь кінуўся-б.

**Манька** (*усъляхаючыся прац сълёзы*). Ці праўда?

**Міхалка** (*абыймае яе*). Манечка даражэнская! Птушачка, мая беленъская! Я-ж люблю цябе! (*хоча яе пацалаваць*).

**Манька** (*лёіка бафонячыся*). Ці гэта праўда?  
Вы - ж только сягоныя, нядаўна, мяне  
пазналі...

**Міхалка.** Манечка! Каб закахацца, ня трэба  
доўга знацца... Іншы раз хопіць аднэй мі-  
нюты. Адзін мамэнт кароценъкі, адзіны  
зірк вока — і сэрца запчэміць, аж затра-  
сешся, ажно мурашкі прабягнуць па пля-  
чох... З першай той часіны, як я цябе  
пабачыў, як ты падыйшла тут да нашага  
століка, мяне ўжо нешта кальнула ў сэр-  
ца... Адразу я пачуў да цябе нейкую  
дзіўную сымпатию...

**Манька.** І я таксама.

**Міхалка** (*з радасцю*). Праўда?! Маня! ба-  
чыш? Значыцца нам гэтак суджана... Мая  
салодзенъкай! каточак мой! (*абыймае яе*  
*i цалуе*).

**Сыцяпан** (*уваходзіць з Лякдугнай*). О, бра-  
во! Наш рыцар часу ня траціць. Зараз  
паслья турніру дастае нагароду ад свае  
дамы.

**Міхалка** (*весела*). Ідзі да ліха!

**Лякдугна.** Ну, дзеля гэтага варта яшчэ вы-  
піць... (*Клика*): Галубоўскі!

**Гаспадыня** (*уваходзіць*). Паночки! Ужо поз-  
на! Ужо рэстаран зачынены... Пара  
расходзіцца...

**Галубоўскі** (*уваходзіць*).

**Сыцяпан.** Зачынены? Добра! Хай будзе за-  
чынены!... Галубоўскі! Ці добра зачыніў  
дзьеверы? Бо мы тут будзем сядзець да  
раніцы.

**Лякдугна.** Добра! Да раніцы!... Галубоўскі!  
Бяры гармонік! Піяі сваю песнью!

**Сыцяпан** (з вяслай іфоняй да Міхалкі). А заўтра, Міхалка, як?... Пачынаем новае жыцьцё?

**Міхалка.** Я сягоныня ўжо пачаў новае жыцьцё!... Хадзі, Маня! (абыймае Маньку і садзіць на крэсла).

**Сыцяпан.** Добра! Давайце гарэлкі! Хай жыве наша Маня і — «новае жыцьцё!»

**Галубоўскі** (пачынае ірацу на гармоніку і пляць):

І пянёндауф ня хцяла, ня хцяла, ня хцяла,  
А па дэбанка плакала, а па дэбанка плакала...

### ЗАСЛОНА.

## II.

Рэч дзеецца на другі дзень раніцай. На спэне непарадак: на століках недапітая чаркі, пустыя бутэлькі, няпрыбраныя астаткі закускі. Крэслы стаяць не на сваім месцы. Сталы заліты півам. З буфету закускі і бутэлькі прыбрани.

**Галубоўскі** сьпіць на падлозе, падлажыўшы пад галаву гармонікі.

На спэне цемра, бо ваконьніцы яшчэ зачынены.

**Манька** (ўваходзіць з кухні і тузae Галубоўскага). Пан Галубоўскі! а, пан Галубоўскі! Уставайце, бо ўжо позна.

**Галубоўскі** (не ачунаўшы ад сну). Га? хто прыйшоў?... А! позна кажаце (пазёўвае і працягіваеца). Ааа!... ой, бакі баляць!...

**Манька.** А я ня раз казала: чаму ня восьмееце са складзіку выкінутага там сяньніка? Можна-б яго палатаць і зусім добра бы-

ло-б спаць. А то вы на голай падлозе,  
як сабака.

**Галубоўскі.** Усё роўна! Як сабака жыву,  
як сабака памру... Усё роўна!

**Манька.** Адчыненце, пан Галубоўскі, ваконь-  
ніцы... Ужо пара адчыніць рэстаран...

**Галубоўскі** (выходзіць; чутно, як лязаюць  
адчынляемыя ваконьніцы; на сцэну па-  
дае съвет съвежаа сонечнаа дні; пра-  
мамэнт вафочаецца назад).

**Манька** (парадкуючы сцэну). Чаму гэта вы,  
пан Галубоўскі, заўсёды махаеце рукой  
і кажаце: ўсё роўна! Ня «усё роўна»,  
бо кожны стараецца, каб яму было ля-  
пей. Вось толькі вы...

**Галубоўскі.** Съмерць ідзе! Чую: съмерць ідзе!...  
Ужо хутка... Нашто мне лепшае? Усё  
роўна: скрыня з дошчак, сіроцкія могіл-  
кі... Згнію, як падла.

**Манька.** Э! яшчэ не памрэце...

**Галубоўскі.** Памру! (паказвае рукой на іоф-  
ла). Тут душыць... ведаю... Мой баць-  
ка таксама: тут здушыла — памёр!...

**Манька.** Пан Галубоўскі! Ці гэта праўда,  
што людзі кажуць: што вы маеце жонку?

**Галубоўскі.** Маю — съцерву.

**Манька.** Чаму-ж вы з ёй не жывецё?

**Галубоўскі.** Выгнала мяне падла.

**Манька.** Выгнала? Чаму?

**Галубоўскі.** Як піць пачаў — выгнала. З ін-  
шым зыйшлася, каб ёй немач!

**Манька.** Кажуць, вы службу нейкую мелі?  
чыноўнікам былі?

**Галубоўскі.** У канцылярыі пісаў, трыщаць  
рублёў браў. Добра жылося, пакуль ня піў.

• **Манька.** Ах, Божанька! Як гэта людзі самі  
сабе жыщцё загубляюць! (наводзячы па-  
радак, хоча вылиць вон застаўшуюся  
у чафках гарэлку).

**Галубоўскі** (ўстрымойвае яе). Што вы ро-  
біце! Не вылівайце! Панна Маня! як  
застаецца ад гасцей гарэлка — мне адда-  
вайце. (Выцягвае з-за пазухі бутэльку  
і зълывае ў яе гарэлку з недапітых чафак).

**Манька.** Скажэце, пане Галубоўскі, навошта  
вы гэтак шмат п'е ё гарэлкі?

**Галубоўскі.** Чорт ведае... вось п'ю... Зда-  
еца, што лепш на души будзе...

**Манька.** Вось вярнецеся да жонкі...

**Галубоўскі** Ня пускае ведзьма, з іншым  
жыве.

**Манька.** Кіньце піць, пашукайце службы...

**Галубоўскі.** Позна ўжо... Тут душыць...  
Усё роўна: гроб, сіроцкія могілкі... пам-  
ру, як сабака.

**Юлька** (ўваходзіць). Як маешся, Манька!  
Ішла я міма і зайшла тутака, паглядзеяць,  
як жывеш. Здаволена? (сядае).

**Манька.** Нічога...

**Юлька.** Папірос ня маеш? я забылася купіць.

**Манька.** Няма. Гаспадыня на ключ зачыняе.

**Галубоўскі.** (дастасе з кішані папіросу і дае  
Юльцы).

**Юлька** (да Галубоўскаі). Ну, што я буду  
голага абдзіраць!... На, маеш грошы  
(дае яму рубель), купі мне пачак папі-  
росаў, тады маіх закурыш.

**Галубоўскі** (бяфэ ірошы, шапку і выходзіць).

**Юлька** (да Манькі). Ну як тут ідзе? Гас-  
цей шмат?

**Манька.** Нічога, Юля!... Ах, учора вось дык была авантура!... Сядзеў тут вось гэты, ведаеш? той, што да мяне прычапіўся...

**Юлька.** Грышка?

**Манька.** Але... А сюды прыйшлі нейкія іншыя госьці, далікатныя, хораша апранутыя... Я сядзела з імі... А ён усё: не сядзі ды не сядзі!... значыцца, каб я пайшла да ягонага століка. А я не пайшла. Вось ён зрабіў скандал! Яны пасварыліся і гэты чорнамазы разрэзаў нажом руку пану Міхалу.

**Юлька.** Хто-ж гэта пан Міхал?

**Манька.** А гэта адзін з тых, з якімі я сядзела.

**Юлька.** Хто-ж яны?

**Манька.** Студэнты, здаецца, ці што. Маладыя, прыгожыя, чыстыя...

**Юлька.** Дрэнна ты зрабіла.

**Манька.** Чаму?

**Юлька.** Ну, дык што з гэтага, што маладыя, прыгожыя?... Ахвота табе сядзець з нейкімі студэнтамі! Як будзеш такая дурная, дык нічога з цябе ня будзе... Вось Стэпка мела rozum і жыве цяпер, як пані, Юзя таксама знайшла сабе нейкага старога, багатага — дый шмат іншых!... А ты навет і прыгажэйшая за іх і таксама магла-б зрабіць кар'еру, каб захацела... Я-ж сястра твая, я табе добра раю...

**Галубоўскі** (вяртаецца і дае Юльцы папросы і дробныя ірошы).

**Юлька** (да Галубоўскага, выймаючы з пачка адну папіросу). На, маеш папіросіну,

а рэшту (вяртае яму прынесеная і мроши) бяры сабе на пахмельле і ідзі адсюль, Галубоўскі, бо нам трэба пагутарыць.

**Галубоўскі.** Дзякую. (Цалуе Юльку ў руку і выходзіць).

**Манька** (задумайшыся). Дык што-ж мне рабіць?

**Юлька.** Я-ж кажу: ахвота табе задавацца з голымі студэнтамі, калі цябе клікаў Грышка!

**Манька.** Скажы мне, хто ён, бо я дагэтуль яшчэ ня ведаю.

**Юлька.** Чым ён займаецца? я й сама ня ведаю. Кажуць, у карты грае, шулер ці што... Ведаю толькі, што мае шмат грошай, а гэта — самае важнае... А ты яму надта спадабалася, ён мне казаў...

**Манька.** Я ведаю...

**Юлька.** Ну вось... А што-ж ты на гэта?

**Манька.** Калі ён мне не падабаецца, нейкі страшны...

**Юлька.** Дурная ты! Чаго табе?... Як ён закахаўшыся ў табе, дык ты можаш за нос яго вадаіць, трэба толькі ўмець... Вось я скажу цяпер табе праўду: ён прыслай мяне сюды, каб я пагутарыла з табой і даведалася, ці ты вельмі злая на яго за ўчараашняе, (дастасе іроши з торбачкі) і вось прысылае табе дзесяць рублёў на блюзку...

**Манька.** Не хачу я ягоных грошай, ня трэба!

**Юлька.** Дурная! Чаму?

**Манька.** Бо ён мне не падабаецца... Жулік!

**Юлька.** А каб цябе... Эх, ты дурная, Манька! Што-ж ты думаеш, што лепшага

знойдзеш? Ня кожная гэткае мае шчасьце, як Стэпка або Юзя... (*ізноў дае Маньцы ірошы*). Ну, на! бяры!... (*Манька не бяфэ ірошай*). Ну, як хочаш!... Глядзі, каб пасъля не шкадавала. Ну, і думаеш далей задавацца са сваімі студэнтамі?

**Манька.** Я ня ведаю... (*Паўза*). Пан Міхал мне надта спадабаўся...

**Юлька.** Які пан Міхал?

**Манька.** А вось гэты, што ўчора... Ен та-  
кі... да іншых не падобны, далікатны такі...

**Юлька.** Эх, з гэтых знаёмстваў нічога ня будзе!

**Манька.** Мне нічога ня трэба... (*Ідзе да вакна*).

**Юлька.** Як ня трэба!? А блюзачку купіць  
трэба? а боцікі купіць трэба? а капялюш  
купіць трэба? Хіба-ж не заўсёды будзеш  
хадзіць, як цяпер, абадраная, ў хустачцы?  
А з пяцёх рублёў, якія табе дае гаспадыня  
ў месяц, усяго гэтага ня купіш.

**Манька** (*нічоіа не адказвае і іглядзіць у вакно*).

**Юлька** (*ізноў суне ёй ірошы*). На! маеш! бя-  
ры! а то пасъля пашкадуеш!

**Манька** (*іледзячы ў вакно*). О! ён ідзе!  
Глянь — гэта ён!

**Юлька.** Хто такі?

**Манька.** Mixась... Вось сюды... Здаецца,  
сюды ідзе!...

**Юлька.** Здурэла!... Эх, дурная, дурная! Ка-  
лі ты набярэш розуму? (*устае*). Ну,  
я іду ўжо, а ты добра падумай аб тым,  
што я казала... Бывай!... (*выходзіць*).

**Манька** (*астаўшыся адна, сядзе на стале*,

адчынне вакно і гавора за сцэну). Добры дзень!... Што?... Не, нікагусене кі!... Чаму-ж не, але ў нас яшчэ ўсё зачынена, бо гаспадыня яшчэ съпіць... Што?... Добра!... (саскоквае са стала і бяжыць да ўходных дзвярэй).

**Міхалка** (ўваходзіць з нейкімі пачкамі).  
Добры дзень, Маня!

**Манька.** Добры дзень, пан Міхал!

**Міхалка.** Га? ізноў «пан Міхал!»... Забылася?

**Манька.** Калі неяк так .. сорамна казаць...

**Міхалка.** Ну, Маня, не саромся!... Кажы:  
Міхась, Міхалка — як хочаш, толькі ня:  
пан Міхал.

**Манька.** Міхась... калі, далібог, не магу...

**Міхалка.** Ну, вось сказала «Міхась»—і добра!  
А ўчора ты мне казала «Міхась»  
і не саромілася.

**Манька.** Бо ўчора я зашмат вышіла... Фу!...  
(наказваючы на пачачкі). Што, гэта пан  
Міхал...

**Міхалка.** Што?!

**Манька** (направіўшыся). Што гэта Міхась  
прынёс?

**Міхалка.** А вось зараз пабачым... (Развязвае тофбачкі). Вось гэта яблыкі,  
а тут вось цірожныя, а гэта пукеркі...

**Манька.** На што гэта?

**Міхалка.** Будзем есьці.

**Манька.** Ня трэба... Шкада грошай...

**Міхалка.** Глупства... Маеш, бяры, Манечка!

**Манька** (пачынае есьці). Гэта мусі шмат  
каштавала?

**Міхалка.** Глупства... Ведаеш што, Манечка: ці ня знайдзеца ў вас гарачай гарбаты?

**Манька.** Есьць. У гаспадыні ў пакоі кіпіць самавар.

**Міхалка** (*устрымоувае яе*). Цс!... я не хачу, каб сюды прыйшла гаспадыня...

**Манька.** Нічога... Яна яшчэ съпіць... (*выходзіць*).

**Міхалка** (*астаушися адзін, бяфэ з буфэту пустыя талеркі, раскладвае на іх свой трактамэнт і ставіць на стале*).  
**Манька** (*варочаецца з 2-ма шклянкамі іарбаты*). Як бачу, то пан **Міхал** ласун.

**Міхалка.** Ласун, але не «пан **Міхал**», а я— **Міхаська**.

**Манька.** Ну... **Міхась**... (*П'юць іарбату і закусваюць*).

**Міхалка.** Як гэта чалавек ніколі ня ведае, дзе яго шчасьце!... Калі ўчора цягнуў мяне сюды Сыціпан, я не хацеў ісьці, думаў ужо варочацца дамоў... А вось што суджана, таго ня мінуць! Прыйшоў сюды, пабачыў цябе, закахаўся...

**Манька** (*недаверчыва*). Ну, так адразу і закахаўся!

**Міхалка.** Павер мне, Манечка, што кажу праўду! Я ад учора... але не! я ад сягоныняшняй ночы, як дурны. Я сягоныня яшчэ ня спаў. Я пайшоў за горад у лес. Я хадзіў і думаў, што гэта са мной робіцца?... Я ўсё думаў аб табе... Я ня мог дачакацца тae часіны, калі ізноў цябе пабачу. Нарэшце, я прыйшоў сюды, пад гэтая вокны... Гляджу, рэстаран адчынены... Вось, думаю, добра!...

Маня! а ты ці думала аба мне хоць крышачку? (Абыймае яе).

Манька. Думала. Я цябе съніла.

Міхалка. Ах, ты мая залаценькая!... Але чаму-ж ты нічога не ясі?

Манька. А ты? Вось маешь гэты кусочак... смачны... (дае яму кусок пірожнаіа).

Міхалка. Не, ня гэтак!... Калі смачны, дык хай будзе яшчэ смачнейшы. (Дае ей пірожнае у тубы). Вось так, бяры ў зубкі, трымай! (Нахіляеца над ёй і адірызае з яе вуснау кусок пірожнаіа). Вось так... (ядуць, съмлююца, цалуюца).

Манька. Я цябе буду карміць, бо бачу, што ты ня хочаш нічога есьці.

Міхалка. Добра, але так як раней... Хадзі, сядай, птушачка, на мае калены!... (Саджае яе сабе на калены).

Галубоўскі (ўваходзіць; пабачыўшы ў чым справа, закашляў, адварнуўся, каб не ілядзець, узяў свой гармонік і пайшло ў друі пакой).

Манька (засагоміўшыся). Пабачыў?

Міхалка. Нічога! Ен і ня гэткія рэчы бачыў.

Манька (ўспомніўшы). А!.. а я й забылася спытацца: як-же ж рука? баліць?

Міхалка. Глупства... Крыху...

Манька. Можа трэба перавязаць... Дай, я зраблю перавязку.

Міхалка. Не, ня трэба. Добра будзе.

Манька. Ах, як я ўчора страшэнна перапалохалася! Гэткі разбойнік!... Каб трапіў у сэрца, дык мог-бы забіць насымерць.

Міхалка. А табе было-б шкада?

Манька Ведама! Яшчэ пытаецца!

**Міхалка.** Птушачка, мая даражэнская! (Ту-  
ліць яе да сябе).

Уваходзяць 2 госьці.

**I госьць** (пабачыўши, што на буфэце пуста,  
да Манькі). Што, яшчэ нічога няма?

**Манька** (бяжыць да дзвяряфэй у кухню). Пані  
гаспадыня! Пані гаспадыня! Госьці прый-  
шлі! Трэба ўжо адчыніць буфэт.

**Міхалка** (падходзіць да Манькі). Я пад вечар  
прыду. Бывай здарова, Маня!

**Манька.** Прыдзі!

**Міхалка.** Прыду! (выходзіць).

**Гаспадыня** (уваходзіць з ключамі ў руцэ).  
Можа, паночкі, пойдзенце ў гэты пакой  
(паказвае рукою на сяфэднія дзвёверы),  
бо тут яшчэ ня прыбрана. (Адчыніе  
буфэта).

**Госьці.** Добра. Усё роўна... (Ідуць у другі  
пакой).

**Галубоўскі** (спаткаушися з імі у дзвяярох).  
Добры дзень, паночки! Паночки сёння  
раненька...

**I госьць.** Як маешся, стары п'яніца! (ідуць  
за сцэну).

**Гаспадыня** (ідуцы за імі). Во, сядайце там,  
паночки! Зараз вас аблучаць...

**Манька** (астаушися на сцэне адна, ізноу  
пачынае мыць шклянкі, выціфаць та-  
лефкі і т. п.)

**Грышка** (уваходзіць; **Манька** яю ня бачыць).

**Грышка.** Маня!

**Манька** (спалохнувшись). Ах!

**Грышка** (падыходзіць да яе). Маня! Гнева-  
ешся?

**Манька.** Чаго прыйшоў, разбойнік? Чаго ад мяне хочаш? Вон!

**Грышка.** Вон?! Не, даражэнская, тут кожны мае права зайсьці: і я, і гэтыя (*наказваючы на друп пакой*), і гэты твой паніч, і ўсе. Кожны пан за свае гроши.

**Манька.** Вон! Чаго прыстаў ты да мяне?

**Грышка.** Чаго прыстаў? Ты добра ведаеш, чаго прыстаў... А чаму ты цяпер не такая, як раней была?... Памятаеш?... калісъ, як я цябе толькі пазнаў? Тады ты інакш са мной гаварыла! Ты раз навет казала, што любіш мяне, памятаеш?

**Манька.** Адчапіся! Я тады сама ня ведала, што казала... Я тады была толькі што прыехаўшы з вёскі, я была як адуреўшы...

**Грышка.** Як адуреўшы? Не! гэта ты цяпер быццам адуреўшая. (*Злосна съмлечца*). Хэ-хэ! Спадабаўся табе гэты... гэты студэнт! Я яму раз ужо задаў... Пачакай-жа ж! Як ён ад цябе не адчэпіцца, дык галаву яму скручу!... Студэнт!...

**Манька.** О, не! Раней я на цябе ў паліцыю данясу, раней ты ў вастрозе згніеш!..

**Грышка** (*хапае яе за руку*). Данясеш? Толькі папрабуй, гадзіна!

**Манька** (*вырываючы руку*). Ай! Пусьці!

**Грышка** (*апамятаўшыся, іншым тонам*).

Маня! скажы, чаго табе трэба? чаго ты шукаеш? Маня! ты думаеш, што я благі чалавек? ты думаеш, што я заўсёды гэткі вар'ят? Не! гэта толькі цяпер такі здураўшы, бо я страшэнна цябе люблю, мая Манька!... А табе спадабаўся гэты зломак, гэты... гэты... каб яго паляруш!..

Маня! за што ты мяне ненавідзіш? Маня! чаго ты хочаш? Скажы мне адно слова, і я цябе вазьму адсюль, будзеш паняй, выледзем з гэтага гораду... Слухай! ся-  
гоныя ўжо трэба будзе мне ехаць... Хочаш ехаць разам са мной? Паедзэм!.. Хочаш грошы? Маеш! — вось грошы!... Колькі хочаш, бяры!... (З іэтымі сло-  
вамі выцявае з кишані тоусты пафтфэль  
і выкідае з яю на стол ірошы).

**Манька.** Ня трэба мне тваіх паганых грошай.

**Грышка.** Чаму?.. бяры!.. Чаму ты ня хочаш  
узяць маіх грошай?

**Манька.** Бо ты жулік, разбойнік!... Можа-б  
калісі цябе я й палюбіла, але ты памя-  
таеш, як тады, на другі дзень, як мяне  
спазнаў, ты спаймаў мяне ў цёмным  
складзіку і там... там ты прычапіўся да  
мяне... памятаеш? Я тады начала кри-  
чаць...

**Грышка.** Маня! Даруй!.. выбач!... я-ж цябе  
люблю страшэнна... Ну, ня гневайся  
ўжо, годзі! (Падыходзіць да яе і хocha  
абняць).

**Манька** (адпіхвае яю). Ідзі вон!

**Грышка** (іншым тонам са злосцю). А вось  
як! Значыцца з табой трэба далікатна,  
як той-гэты студэнт! Ах, ты... паненка!  
Хэ-хэ-хэ!.. Ну, пачакай-жа ж! Мо' паш-  
кадуеш! Можа прыйдзе час — пабачымся,  
і ў ног маіх валяцца будзеш, будзеш рукі  
мае цалаваць, каб даў табе рубля, каб  
даў табе хоць залатоўку,— як суку брыкну  
і адганю вон ад сябе, як ты цяпер мяне  
гоніш!... (Зъбірае пафаскіданыя на

стале іроши і хавае у сваіх кішанёх). Каб цябе ўсе пакінулі, каб радня твая цябе адраклася, каб цябе стачыла найгоршая хвароба, як ты сэрца маё точыш, шельма ты!... Я цяпер іду — і болей ужо не вярнуся. Мо' зловяць мяне, мо' сам галаву ў пятлю ўсаджу... Але ведай адно: дакуль жыў буду дык табе гэта не дарую! а як сабакі косьці мае па съвеце разъянисуць, — хай сам чорт помсту на цябе выдумае! (*Выбягае*).

**Манька** (*стайць спалоханая*). О, Божа мой! за што? за што?!

**Гаспадыня** (*за сцэнай*). Манька! што ты заснула там, ці што? Ідзі сюды, Манька!

**Манька** (*уздрыйнула, праціфае вочы, як пасля жудаснаіа сна*). Іду ужо, іду!... (*Бяжыць за сцэну*).

### ЗАСЛОНА.

### III.

Ноч. На сцэне цёмна. Каля буфэту на падлозе съпіць Галубоўскі. Ля яго, палахыўши яму галаву на бруха, съпіць **Лякдугна**. Галубоўскі пачынае кашляць, бруха яго ўздрыгвае, Лякдугна будзіцца.

**Лякдугна**. О, Божанька мой!... О-ох!... У, чорт!... Галава трашчыць, косьці баляць... Куды-ж гэта я папаў, каб мяне ліха!... (*шукае ў кішані сяфничкі; знайшоў, запалівае, разілядаецца па сцэне*). А!... вось яно што!... Значыцца я тут, як съвіння, заснуў ля Галубоўскага ў гэтай нары... Тфу! чорт!... брыда, гадасць, агіда!... Тфу!... (*устае, зной*

запалвае сяфнічку, разілядаецца па сцэне і, пабачыўши на стале съвечку, запалвае яе і сядзе на крэслье). Ну, брат Лякдугна! Годзі ўжо гэтага съвінячага жыцьця! Гэтак далей нельга!.. Або сабе кулю ў лоб, або трэ' ўрэшце пачаць жыць па новаму!.. Гэтак нельга!.. Тфу!.. Але што-ж цяцер рабіць?.. Ноч... Да хаты далёка... Трэба будзе мусі тут прамучыцца да раніцы... (*устае і падходзіць да Галубоўскага*). А гэты съпіць! Смачна съпіць, як на пярынах... Діогэн! Далібог—Діогэн! Нічога яму ня трэба—толькі чарку гарэлкі, а паслья мычыць сваё: «І пянёндзуз ня хцяла...»

**Галубоўскі** (*будзіцца*). Га?!.. Хто тутака?.. А!.. гэта вы, панок! А дзе-ж госьці?.. дзе гаспадыня?...

**Лякдугна.** Ужо ноч, браце! Усе ўжо даўно съпяць.

**Галубоўскі.** А вы... скуль-жа тутака?

**Лякдугна.** А чорт ведае!.. Вось напіліся мы з табой, браце, так, што заваліліся, як быдлё, на падлогу і спалі як съвіньні... (*да сябе*). Але годзі ўжо гэтай агіды! Трэба ўжо кінуць гэта п'янства... Эх, чорт!.. Вучыцца не паехаў, змарнаваў ужо два гады... Меўся повесць пісаць,— напісаў два аркушы і кінуў... Скажы мне, Галубоўскі, дзеля якога ліха я жыву? Чаму я не павешуся? чаму я не зарэжуся?... Ох, смага страшэнная!.. піць дай!...

**Галубоўскі.** Гарэлкі, панок?

**Лякдугна.** Фу, ідзі да ліха з гарэлкай!  
Вады дай! халоднай вады..!

**Галубоўскі** (*ідзе ў кухню*). Я зараз, панок...  
У кухні стаіць зядро з вадой... (*выходзіць*).

**Лякдугна.** Ох, сабачае жыцьцё!... И які  
чорт выдумаў гэтую праклятую гарэлку!..  
Робяць людзі атруту і гэту атруту дра-  
даюць яўна, адкрыта... Атручваюць  
людзей без нікага страху і ніхто нікога  
за гэта не цягне ў вастрог... Дый яшчэ  
не было-б дзіва, каб піў нейкі готэнтот,  
няма дзіва, калі п'е Галубоўскі,—але я!!--  
інтэлігент! студэнт! паэт!... А чорт-бы  
мяне ўзяў!!...

**Галубоўскі** (*уваходзіць з кубкам вады*).

**Лякдугна** (*п'е ваду прайавіта*). О-ох! добра...  
(*выпіўши*). Скажы мне, Діогэн, навошта  
я п'ю?

**Галубоўскі.** Як, панок, казаў?

**Лякдугна.** Скажы, нашто я п'ю?

**Галубоўскі.** Паслья п'янства заўсёды смага пяче.

**Лякдугна.** Але нашто я гарэлку п'ю?

**Галубоўскі.** Ня ведаю... Такая ўжо мусіць  
панская воля.

**Лякдугна.** А ты навошта п'еш?

**Галубоўскі.** Таксама ня ведаю... Здаецца,  
што як вып'ю, дык будзе лепш...

**Лякдугна.** А ўсё роўна дрэнна? праўда?...  
Вось аб тое й ідзє: ня п'еш — дрэнна,  
вып'еш — яшчэ горш... а аднак п'еш...  
Бо мы, Галубоўскі, запуталіся як мухі  
у нейкай павучыне... або не! лепш  
скажу: мы папалі ў дрыгву... На Па-  
лесьсі — я там быў вучыцелем у адным

маёнтку — ёсьць гэткая дрыгва: стануў нагой неасьцярожна — і ўскочыў па пояс і ўжо з яе ня выбярэшся, бо цягне цябе ўсе глыбей ды глыбей, пакуль ня ўцягне ўсяго з галавой... Вось і мы папалі ў гэткую дрыгву: камосімся, працуем з яе выкарабскацца, а дрыгва ўсё цягне нас глыбей і глыбей... Але не! ня ўцягне! Я вырвуся, выскачу з гэтага балота і пачну жыць, як сълед!... Слухай, Галубоўскі, кінем піць?

**Галубоўскі.** Я не магу... Калі добры госьць дасьць чарку гарэлкі, дык трэба выпіць, каб не абразіўся.

**Лякдугна.** Ну дык і працадай у сваім ба-  
лоце!... А я ня дамся! Мяне дрыгва ня ўцягне!... О, не!... Ах, Божа мой!  
Віно — вясельле душы, віно — радасьць жыцьця, а мы што з віна зрабілі? — ат-  
рутут. Атрутут для душы і цела. Мы —  
забойцы высокіх парываў, мы — няшчас-  
ныя чэрві, якія капошацца ў брудзе, мы —  
крэтыны... ух! чорт!.. Калісь...  
грэкі пілі... У алябастравыя чары л'еца  
ца залаты сок вінаграду, у паветры зыві-  
ніць музыка: граюць на флейтах, тамбу-  
рынах, лютнях; галовы прыаздолены  
вянкамі з рожаў — усюдых вясельле, ра-  
дасьць песні... Эвое хараство! эвое  
любоў! эвое віно!... А над усім гэтым  
цёплае бязвоблачнае неба... А ў нас? —  
пахмурна, балота, імгла, — пахмурна ў па-  
ветры, пахмурна ў душы, атрутай чала-  
век залівае пахмурнасць душы... Съятла  
няма... Ах, Божа мой! съятла няма!!!

**Галубоўскі.** Можна запаліць лямпу, калі панок хоча...

**Лякдугна.** Лямпу? Ха-ха-ха! Лямпу!... Сам ты, Галубоўскі, як съмярдзючая лямпа, а асабліва нос твой дык зусім як чырвоная ліхтарня, якая вісіць на дэзвярох прытону... Ох, дай яшчэ піць, браток!

**Галубоўскі** (*ідзе у кухню і хутка варочаеца з вядром вады*).

**Лякдугна** (*n'e*). Ох, добра!.. Ах, Божа мой! Зашто гэтулькі мук?.. Оxo-xo!

**Галубоўскі.** Трэба гарэлку кіслым закусываць, тады лягчэй...

**Лякдугна.** Ох, Галубоўскі, ніякая кісьляціна не паможа, калі душа ўжо скісла, як агурук... Але нічога!... Заўтра пайду ў прачкарню, вазьму сваю чистую сарочку, паслья пайду ў ванну, акуратна вымыюся і пачну працаваць... Буду пісаць... Ах, гэтулькі ў галаве вабных вобразоў, гэтулькі думак, а ўсё прападае дарма, працадае талент, працадае жыцьцё... Але заўтра я адраджуся, заўтра пачынаецца мой рэнэанс... Ну, а цяпер ужэ пара спаць, гдзі гэтай гутаркі!.. Трэба выспацца, каб заўтра не балела галава.

**Галубоўскі.** Але, паспаць ня дрэнна...

**Лякдугна.** Ну, дык кладзіся, Галубоўскі, а я палажу сваю галаву табе на бруха... (*іасіць свечку і кладуцца на падлозе*). Вось так... будзем спаць... Добрай ночы, Галубоўскі!

**Галубоўскі.** Даbraнач, панок!

**Паўза.** Абодва час ад часу стоянучы, охаюць.

**Лякдугна.** Скажы мне, Галубоўскі, ці ты калі любіў?

**Галубоўскі (недачуўшы).** Чаго?

**Лякдугна.** Ці ты калі любіў дзяўчыну?

**Галубоўскі.** Кожнага дваццатага, як атрымоўваў пэнсю...

**Лякдугна (нефапыняючы яго).** Ах, не!...

Я не аб тое... Ці ты любіў гэтак, каб табе было люба пацалаваць яе ручку, каб шчасльцем для цябе было глядзець у яе вочы, радасцю — спаўняць яе жаданьні... Ці ты тужыў, адзін дзень яе ня бачыўшы?...

**Галубоўскі.** Не. Гэтак ня было.

**Лякдугна.** Ну, а сваю жонку?... Як жаніўся, ці жонку сваю ты любіў?

**Галубоўскі.** Я сам ня ведаю...

**Лякдугна.** Як гэта «ня ведаю»? Дык нашто-ж ты жаніўся?

**Галубоўскі.** Ня ведаю, як гэта выйшла...

Я чыноўнікам быў, добрую службу меў, трыццаць рублёў браў, дык людзі прычапіліся: жаніся ды жаніся!.. Сасваталі... Пасолья, ад першых запаведзяў да самага шлюбу, пайлі, каб, значыцца, не раздумаўся; пасолья — п'янага павязылі ў касьцёл і жанілі... З жонкай нядоўга жыў, бо пасолья сам сьпіўся, са службы выгналі і жонка з хаты выгнала... «Ня трэба — кажа — мне гэткага п'янчугі, што нічога ня робіць, а толькі апошнія манаткі працівае»...

**Лякдугна.** Але... Ня доўга, значыцца, ты цешыўся сваім «сямейным шчасльцем»... А вось у мяне жонкі ня было і мусіць

ужо ня будзе... Любіў калісъ адну дзяў-  
чыну... Была маладая, прыгожая, але  
хітрай, гадаўка... Я — студэнт, і няма  
ведама, ці калі кончу ўніверсытэт, а тут  
якраз падварнуўся гатовы ўжо інжынер.  
Стары, але багаты... Меўся нават сваю  
ўласную фабрыку будаваць... Ну, і кі-  
нула мяне... Звычайная гісторыя... Можа  
навет і добра, што гэта сталася...  
і для яе, і для мяне... Але... але...  
так... (*пазёўсае*). Ну, будзем ужо спаць,  
Галубоўскі! Пара ўжо! Трэба выспацца,  
каб заўтра з новымі сіламі пачаць сваё  
адраджэнне.

*Паўза.*

**Лякдугна.** Галубоўскі!

**Галубоўскі.** Га?

**Лякдугна.** Ты яшчэ ня съпіш?

**Галубоўскі.** Не.

**Лякдугна.** Страшэнна дрэнна...

**Галубоўскі.** Дык можа-б вы, панок, на ста-  
лох ляглі... Будзе выгадней.

**Лякдугна.** Не, ня ў гэтым справа... Пад  
сэрдам смокча... ух! пячэ ў сярэдзіне!...

**Галубоўскі.** І ў мяне грызе ў сярэдзіне...

Гэта заўсёды так.

**Лякдугна.** І думы чорныя ў галаву лезуць...

Ох, нашто я на съвет радзіўся! ой, нашто  
я жыву?!... о-ох!...

*Паўза.*

**Лякдугна.** Галубоўскі!

**Галубоўскі.** Га?

**Лякдугна.** Як думаеш: а каб так цяпер...  
чарачку? ці не памагло-б?

**Галубоўскі** (ажывіўшыся). Апахмяліцца, зна-  
чыцца?

**Лякдугна.** Але.

**Галубоўскі.** Памагае.

**Лякдугна.** А як-бы тут дастаць? Ці не за-  
чынена?

**Галубоўскі.** Я схаваў тое, што ад паноў за-  
сталося.

**Лякдугна.** Давай, браце! (устае і запалівае  
съвечку).

**Галубоўскі** (устае, дастае з-за буфэту ней-  
кае фызвё і выцяивае адтуль бутэльку).

**Лякдугна.** А закуску маеш?

**Галубоўскі.** Есьць кусок селядца.

Сяддаюць каля стала, п'юць.

**Лякдугна** (выпішы чарку). Фу, гадасьць!

**Галубоўскі** (п'е). Нічога... Гэта толькі пер-  
шая чарка—як той казаў—калом, а дру-  
гая — сакалом...

Гадзіннік на катэфальнай  
вежы вызванівае чатыры квадран-  
сы, пасля паfu танамі ніжэй выз-  
ванівае трэцюю гадзіну начы.

**Лякдугна** (личыць удафы звона). Раз...  
два... тры... Трэцяя гадзіна... Вось  
кожны гэты стук гадзінніка прыбліжае  
часіну съмерці. Стукнуў гадзіннік: дын!—  
і съмерць бліжэй... А нашто чалавек  
родзіцца? Каб памерці?—якое глупства!  
Кажуць, што чалавек зьяўляецца на съвет,  
каб жыць, цярпець, нешта тварыць і да-  
сканаліцца... Гм! Добра я выдасканалі-  
ўся! Вось — сяджу ў начы ў шынку  
і п'ю гарэлку з Галубоўскім! Даска-

нальнасьць, каб яе чорт узяў! Халера!  
Тфу! (*Кідае сваю чафку на падлогу*).

**Галубоўскі** (зъбіраючы кускі шкла ад разьбітае чафкі). Ня трэба так, паночку!  
Нашто скандаліць? Гаспадыня разбудзіцца,  
будзе злавацца, крычаць...

**Лякдугна.** А ў мяне душа крычыць. Душа  
крычыць: ратуйце, бо гіну-прападаю...  
(*ап'янеўшы*). Эх, марна прападаю! Галубоўскі!  
ты съвіньня і я съвіньня, ты п'яніца і я п'яніца...  
Дай мне сваю ручку, Галубоўскі! Ну, дай мне сваю ручку...  
Вось так... (*цалуе Галубоўскаю руку*).

**Галубоўскі** (бароніцца). Што вы, панок!  
Гэта-ж я вас павінен цалаваць, а ня вы  
мяне... (*ханае Лякдуну за руку і два  
разы целуе яю руку*).

**Лякдугна.** Не, гэтак несправядліва. Я цябе  
пацалаваў толькі адзін раз, а ты мяне два  
разы... Давай, я яшчэ раз пацалую...  
(*з пашанай целуе Галубоўскаю руку*).  
Вось так... А цяпер давай пацалуемся  
ў морду... (*целуюцца*). Ты няшчасны і я  
няшчасны, абодва мы бяздольныя, эх!...  
Сядзем, Галубоўскі, будзем піць і пяяць...  
(*абняўшыся сядаютъ побач і пяюць п'яными ахрыпшымі галасамі: „I пянёндзуз  
ня хцяла, ня хцяла, ня хцяла“.*)

**Манька** (*ўваходзіць*). Пане Лякдугна! Кіньце  
пяяць! Цяпер нач, усе съпяць ды й на  
вуліцы чутно, прыйдзе паліцыя, зробіць  
пратакол...

**Лякдугна** (*ханае яе за руку, аблівае яе*

съязмі і цалуе). Маня! Ратуй мяне!  
я тону! дрыгва цягне мяне... I сябе  
ратуй! Уцякай ты з гэтае бруднае нары!  
уцякай на вёску! Там калосіцца жыта,  
там васількі цвітуць, там сенажаць съмя-  
еца ўсімі сваімі краскамі — уцякай ад-  
сюль, Манька, бо прападзеш так, як я  
прападаю... (плача).

**Манька.** Ціха, пан Лякдугна, як можна!...  
Сорам! Вы чалавек разумны, вучоны —  
і гэтак плачаше!

**Лякдугна** (*перайшоўши на іншы тон*). Праў-  
да! Праўда, Маня! Далоў сълёзы! Сълё-  
зы — гэта атрута, гэта яд, які разслабляе  
душу... Мы павінны съмияцца, весяліцца!  
Будзем пяяць гіmn жыцця і шчасця!  
Няхай гудзяць літаўры, няхай сышлюцца  
кветкі! Будзем кружыцца як віхор у  
шалёных скоках! (*хоча абняць Маньку,*  
*яна ўцякае*).

**Манька.** Пане Лякдугна! Кіньце!...

**Лякдугна** (*да Галубоускаі*). Галубоўскі!  
А ты чаму ня скачаш? Хадзі, паскачам  
з табой у чэсьць радасці жыцця! (*ха-  
пае Галубоўскаі за плечы і абняўши  
пачынае з ім скакаць нешта дзікае, пасля  
абодва падаюць*).

**Гаспадыня** (*босая, неапранутая, у хустцы  
накинутай на плечы ўваходзіць на іэты  
шум*). А, Божа-ж ты мой! А што-ж тут  
робіцца? Галубоўскі! Што ты з глузду  
зъехаў, ці што? Ідзі спаць! (*да Лякдуны*):  
А вам, панок ня сорам? Разумны чала-  
век, а скача як дурны. А яшчэ студэнт!..

**Лякдугна** (*седзючы на падлозе*). Дрыгва цяг-  
не мяне... Ратуйце! Дрыгва цягне!

**Гаспадыня.** Ах, бяда з гэтымі п'яніцамі!

ЗАСЛОНА.

IV.

Рэч дзеецца пару месяцаў пасьля. Дэкарапыя  
тая самая. Вечар. Лямпы запалены. **Гаспадыня**  
дрэмле, седзючы за буфэтам. **Манька** сядзіць і нешта  
сабе шые. **Лякдугна** і **Галубоўскі** сядзяць пры  
адным са столікаў і п'юць гарэлку.

**Лякдугна** (*п'яны*). Пі, Галубоўскі!

**Галубоўскі** (*ікае*). Нне... магу!

**Лякдугна.** Ты, Галубоўскі, мастак, ты—ар-  
тыст! У цябе душа не такая, як у ін-  
ших людзей, у цябе душа як арфа Эолева.  
Лёганькі дзъмух ветра, кожнае дрыгнень-  
не чалавечага сэрца адклікаюцца на стру-  
нах душы тваей, Галубоўскі! Ты, Галу-  
боўскі, павінен пісаць, ты напішаць вялі-  
кую реч! Увесь съвет пахіліць галаву  
перед табой, Галубоўскі!... И чаму ты  
ня пішаць, Галубоўскі?

**Галубоўскі.** Я пісаў. У канцылярыі пісаў.  
Трыццаць рублёў браў. Піць пачаў. З  
канцылярыі выгналі... і жонка выгнала...

**Лякдугна.** Жонка? Што ёсьць жонка, Галу-  
боўскі? Для гэткіх людзей, як ты і я,  
няма жонкі, Галубоўскі! Ты, Галубоўскі,  
павінен ісьці праз жыцьцё, як праз усея-  
ную краскамі сенажаць... Сарваў кра-  
сачку — і далей... А жонка? — Адна  
ёсьць жонка для гэткіх людзей, як ты і я,

Галубоўскі,—гэта мастацтва, творчасць—  
вось твая жонка, Галубоўскі!

**Галубоўскі.** Была адна, і то прагнала...  
з іншым зыйшлася. Цяпер намаўляе хэў-  
ру, каб мяне са съвету згладзіць, каб  
магла за другога замуж пайсьці... Але  
я ня дамся!

**Лякдугна.** Ня дамся!— вось наш кліч! Але,  
але! Ня даймося!... Усе крычаць, па-  
казваюць пальцамі: вось п'яніца!... Ну,  
дык што, што п'яніца? Якое вы маецце  
права крычаць на мяне: п'яніца? Што  
вы цвярозыя, а я адзін п'яны? А ве-  
даеш ты, Галубоўскі, што значыць:  
адзін?... Ібсэн добра сказаў: найдужэйшы  
той, хто адзін... Вось як! Дык што,  
што крычаць? Няхай крычаць! няхай  
б'юць! хай душаць нават...

**Галубоўскі.** Даўно ўжо душыць... (*паказ-  
ваючы на ірудзі*) тут душыць... Памі-  
раць трэба...

**Лякдугна.** Паміраць? Хэ-хэ! паміраць! што  
съмерць! — глупства! Ты, Галубоўскі,  
бессьмяротны, але ты пішы, Галубоўскі!  
(*бяфэ сваю чарку*). Пі, Галубоўскі!

**Манька.** Ці пан Лякдугна даўно бачыў Mi-  
хася?

**Лякдугна.** Я бачыў, ты бачыў, ён бачыў,  
мы бачылі, вы бачылі, яны бачылі, але  
яна ня бачыла... Ха-ха-ха!

**Манька.** Я не жартую! Бачылі, ці не? І ці  
гэта праўда, што ён хутка ўжо зьбіраецца  
ехаць на ўніверсітэт?

**Лякдугна.** О, даўно ўжо пара яму ехаць,  
але наш брат ня нацта любіць съпяшацца:

пасьпяшыш—людзей насымяшыш! А ці жён табе нічога й не сказаў, што ў канцы гэтага тыдня паедзе?

**Манька** (*спалохаўшыся*). У канцы тыдня?!

**Лякдугна.** Нічога не сказаў... Гм... (*падыходзіць да яе*). А што? Сумнен'ка будзе без Міхася? Іншыя пацешаць. (*Хоча яе абняць*).

**Манька** (*адпихаючы яю*). Што вы робіце? Кіньце!

**Лякдугна.** Чаму? Галубоўскі Міхасю нічога ня скажа, гаспадыня съпіць...

**Манька.** Ну дык што? А я не хачу!

**Лякдугна.** Ня хочаш — як сабе хочаш!... Ты думаеш, што Міхась таксама табе верны?

**Манька.** Я ведаю...

**Лякдугна.** Нічога ты ня ведаеш, зязюлечка! (*ізноў хоча яе абняць*).

**Манька.** Што вы? пан Лякдугна!

**Сыцапан** (*уваходзіць; за ім Міхалка і 2 інш. юсъці*). А, Лякдугна! Што я бачу! Фі! сорам! Табе хіба здавалася, што наша Манечка — гэта Музга Олімпійская... (*да یаспадыні*). Добры вечар, панічка!

**Гаспадыня** (*прачхнуўшыся*). Добры вечар!.. Добры вечар!...

**Сыцапан** (*да юсъцей*). Хадзеце, хлощы, у гэты пакой, там спакайней будзе. (*Ідуць у сафэдзіну, за імі Міхалка*).

**Лякдугна** (*затрымоўваючы Міхалку*). Ты, крый Божа, не падумай, што я... Я так... толькі жартам, бо я крыху ўжо таго... (*жэст*). Я перапрашаю...

**Міхалка.** А ты гэта датычна Манькі?...

Ды-ж мне усё роўна!..

**Лякдугна** (зьдзівіўшыся). Усё роўна?

**Міхалка.** Але. Ну, пойдзем да іх! (*Ідуць у сяфэдзіну*).

**Гаспадыня** (да Галубоўскага). А я колькі разоў ужо казала Галубоўскаму, каб так не напіваўся! Ізноў п'яны! Прыйшлі госьці, а ён сядзіць, налізаўшыся як шавец!.. Э, годзі ўжо гэтага! Найму фартэп'ян, пасаджу якогась музыку, а Галубоўскага з гэтым гармонікам вон праганю!

**Галубоўскі** (чалуючы яе ў руку). Панічка! не выганяйце! Дзе-ж я падзенуся? (з п'янымі съязьмі ў юласе). Жонка выгнала, пані выганяе,—хіба галаву ў пятлю... А гэта... як-жаж ня піць, калі такі добры пан, гарэлкі дае, ласкава гаворыць...

**Гаспадыня.** Ну, ідзі ў складзік, прасьпіся. (*Ідзе ў кухню*).

**Галубоўскі.** Не, я пайду зайграю! (*бярэ гармонік і выходзіць у сяфэдзіну*).

**Міхалка** (уваходзіць з Манькай). Ну, чаго хочаш?

**Манька.** Чаму-ж гэтак доўга ня прыходзіў? га?

**Міхалка.** Ці-ж доўга? Здаецца — не.

**Манька.** Не? Гэта-ж будзе каля двух тыдняў!

**Міхалка** (нняшчырым тонам). Няўжо-ж будзе?.. Здаецца — не.

**Манька.** Калісь ты часьцей прыходзіў. Мусіць часу ня меў?

**Міхалка.** Але, але. Ня меў.

**Манька.** Міхась! каточак! я маю да цябе просьбу...

**Міхалка.** Ну?

**Манька.** Ня пі! Я ня люблю, як ты п'яны... Мы гэтак даўно ня бачыліся, — вось пасядзім, пагутарым, разскажаш мне, што ты рабіў, а яны хай сабе п'юць... Я цябе вельмі прашу... Добра?

**Міхалка.** Вось табе на! А чаго-ж я сюды прыйшоў?

**Манька.** Што?! Ты значыцца прыходзіш сюды для гэтай праклятай гарэлкі, а не дзеля мяне?

**Міхалка.** Ды й да цябе прыходжу, і вышпіць з прыяцелямі прыходжу... Адно аднаму не перашкаджае.

**Манька.** Але... Для цябе твае прыяцелі ды гарэлка даражэйшыя за мяне? Каб іх!...  
*(плача)*

**Міхалка.** Вось маеш!... Ізноў сълёзы!... Ну, скажы сама: ці-ж ты не дурная? Ну, чаго ты плачаш? ці ёсьць прычына? Дзеля таго, што я прыйшоў вышпіць, закусіць?... Каб я з іншымі дзяўчатамі задаваўся, — тады інакшая справа!..

**Манька.** Хто цябе ведае!.. Можа й гэта бывае, як я ня бачу... Ты-ж так даўно ня быў!

**Міхалка.** Пакуль ня бачыла, дык і некажы! Можа гэта з часам будзе, а пакуль што — не.

**Манька.** З часам... гэта... будзе?... Вось як! Ты мне гэта гаворыш! Значыцца, ты мяне ня любіш! Значыць, ты ашукай мяне!

**Міхалка.** Ах, кінь рабіць трагэдью без па-

трэбы! Ведама, што няма нічога вечнага! (ідзе ў сяфэдня дзвёверы).

**Манька** (сядае і закрыўши вочы, толасна пачынае плакаць).

**Міхалка** (устрымаўшыся). Вось і пачалося! І чаго я, дурны, прылез сюды?!

**Манька**. Але!... «Чаго прылез!»... «Чаго прылез!»... Раней прыходзіў кожны дзень або й два разы ў дзень, а цяпер— «чаго прылез!»... Эх, праўду людзі казалі, перасьцерагалі: ня вер яму, ня вер!... Вось маю за гэта, што, не паслухалася добраі рады!

**Міхалка** (іфонічна). Але! Трэба было слушацца апаша Грышкі, або сваей разумнен'кай сястрычкі,— тады-б добра было!

**Манька**. А ведама, што горай ня было-б!

**Міхалка**. Але... але...

**Манька**. А вось я нядайна даведалася, што на гэтым тыдні ты ўжо выедзеш з Вільні... Чаму-ж ты мне аб гэтым нічога не казаў? Гэта праўда?

**Міхалка**. Але... Праўда. А я не казаў, бо яшчэ сам добра ня ведаў, калі паеду.

**Манька**. Ага! А я аб гэтым даведалася ад чужых людзей, а ты маўчаў... Ты хацеў уцячы ад мяне,—вось які ты! А ты-ж колькі разоў казаў, што не паедзеш!

**Міхалка**. Яшчэ чаго! Ты-б мо' хацела, каб я для цябе й універсытэту ня скончыў? Набяры-ж ты разуму! Ці ты ведаеш, што гаворыш?

**Манька**. Ты-ж казаў, што шлюб возьмем і паедзем разам.

**Міхалка**. Ізноў сваё: шлюб ды шлюб! Для

цябе самае важнае — гэта шлюб. Хай усё прападзе, каб толькі быў шлюб!...

**Манька.** На што-ж ты сам казаў?

**Міхалка.** Э, пасъпей з гэтым шлюбам!...

Але скажы, калі ласка. які гэта мае сэнс? Ты-ж сама ня раз казала, што я благі чалавек, што я змарнаваў табе жыцьцё, што ты была-б шчаслівейшай, каб не спаткалася са мной... Дык вось: на якое ліха гэты шлюб?

**Манька (сумна).** Інакш ты каліс таварыў са мной, інакш. Што-ж, няма дзіва: надаела я ўжо табе і йдзеш шукаць іншай. Што-ж, шукай! шукай! я за табой не паганюся... Ідзі! шукай! (падынае плацаць)

**Міхалка.** О! Ізноў сълёзы!... З табой зусім нельга пагутарыць спакойна.

**Сыцяпан (за сцэнай).** Міхась! Хадзі сюды!

**Міхалка (крычыць у друи пакой).** Зараз! (да *Манькі*). І ты дзівішся, што я раней табе не сказаў, што паеду. Каб сказаў раней, дык і раней пачаліся-б гэтыя сцэны ды сълёзы!... (са злосцю). Ах, надаела мне усё гэта! (падыходзіць да сярэднях дзвяряў і кажа за сцэну). Гэй, хлопцы! Я іду адсюль, а вы — як сабе хочаце... Што?... Іду! не хачу тутака заставацца.

**Лякдугна (ўваходзячы).** Што? Чаму?

**Сыцяпан (ўваходзячы).** А куды-ж ты думаеш ісьпі?... (пабачыўши, што *Манька* плача). А! чаго-ж Маня плача? (Да *Манькі*). Ну, ня трэба плацаць, бо дрэнна будзеце выглядаць: вочкі будуць чырвоненкія

і носік будзе чырвоненъкі... (*да хлапцоў*).  
Ну, калі ісьці, дык ісьці! Пойдзэм!

**Гаспадыня** (*ўвайшла пры апошніх словах Сьцяпанам*). Эх, гэтая Манька заўсёды папсue інтэрса!

**Сьцяпан.** Але ў Манечку бяром з сабой!...  
Паня гаспадыня! добра?

**Гаспадыня.** А хай сабе йдзе!... Але чаму-ж бы вам тут не пасядзець? Усё ёсць, чаго захочаце...

**Сьцяпан.** Калі вось Міхалка ня хоча... (*да Міхалкі*). Міхась! га? можа застанемся тутака?

**Міхалка.** Як сабе хочаце... Я — іду!

**Сьцяпан.** Ну, калі так, дык пойдзэм! (*да Манькі*). Панна Маня! апранайцеся!  
Хутчэй!

**Манька** (*циха да Міхалкі*). Ты хочаш, каб я з вамі йшла?

**Міхалка.** Яшчэ чаго! Нашто? Я ўцякаю адсюль, а яна са мной пойдзе!... Вось добра!...

**Манька.** Ах, так... Ты ад мяне ўцякаеш?...  
Добра... (*сядае*).

**Сьцяпан.** Ну, пойдзэм ужо, хутчэй! (*да Манькі*). Пойдзэм!

**Манька.** Я не пайду!

**Сьцяпан.** Чаму?

**Манька.** Не хачу! Не пайду! Адчапецяся!

**Сьцяпан** (*сбіснўшы плячы ма*). Ну, калі ня хочаце — ня трэба... Ну, марш, хлощы!  
Да пабачэнъня, панна Маня! Бывайце здаровы, пані гаспадыня! (*пляе*): *Allons enfants de la patrie...* (*пляочы ўсе выходзяць на вулцу*).

**Гаспадыня (да Манькі).** І нашто ты хванабэрый робіш? Яны-ж людзі ня простыя, а вучоныя, а ты простая дзяўчына — і хванабэрый!... І сабе шкоду робіш і мне гасцей выганяеш.. эх! (махнууши рукою, пайшла у кухню).

**Манька (іядзіць усьлед пайшоуышым хлапцам і сумна ківае галавой).** Пакінуў мяне! пакінуў!...

**Галубоўскі (уваходзіць з друюга пакою і пабачыў, што нікоага з гасцей ужо няма).** А мяне пакінулі!...

### ЗАСЛОНА.

#### V.

Рэч дзеецца пару гадзін пазней, уначы. Сцэна цёмная. Каля буфету на падлозе съпіць Галубоўскі. Паўза. Паслья чутно стук у дзвіверы і вокны.

**Галубоўскі (будзіцца).** Хто гэта? чаго? (стук трывае далей). Хто тамака так позна стукаецца? (устае і йдзе да дзвівярэй). Хто там?

**Сыцяпан (за сцэнай).** Адчыній, адчыній, стары! Гэта мы.

**Галубоўскі.** Паночкі! ужо позна... Ужо ўсе съпіць: памя гаспадыня съпіць і Маня съпіць...

**Сыцяпан.** Адчыній! Мы разбудзім.

**Галубоўскі.** Калі я сам ня ведаю... Каб гаспадыня не злавалася!...

**Сыцяпан.** Ня будзе злавацца. Адчыній!

**Галубоўскі.** Зараз, я толькі запалю лямпу... (запалвае лямпу, на сцэне фобіца съветла).

**Манька** (*пачу́шы юман, уваходзіць босая, акры́шыся хусткай*). Хто тамака?

**Галубоўскі.** А гэта тая самая кумпанія... студэнты. (*Адчыніяе дзве́веры, уваходзяць: Сыцяпан, Міхалка і 2 госьці, якія падтрымоуваюць ушчэнт п'яноіа Лякдугну*).

**Лякдугна** (*пляе-бармоча: „Вып'ем за фадасьць, вып'ем за шчасце...*)

**Сыцяпан.** Выбачайце, панна Маня, што мы вас разбудзілі сярод начы, але ўжо нікуды нельга дастукацца, бо ўсёды зачынена, а сягоньня захацелася нам яшчэ крыху выпіць... Сягоньня разывітаныне з прыяцелям... Міхалка раптам, ні з таго—ні з сяго, замест ехапъ у суботу—падзе заўтра раніцай.

**Манька.** Ах, так?

**Сыцяпан.** Дык вось трэба выпіць, праўда?

**Манька** (*іронічна*). О, трэба!

**Сыцяпан.** Ну, дык шкода часу... Хадзеце, хлопцы, сядайце! (*усе, апрача Манькі і Міхалкі выходзяць у другі пакой*).

**Манька** (*сташць каля буфэту і плядзіць на Міхалку*).

**Міхалка** (*ходзячы па сцэне*). Маня! Я хачу з табой пагутарыць. Даўно я ўжо хацеў, але вось ня мог... А трэба... Цяпер дзеля таго галоўным чынам і прыйшоў сюды, каб адразу сказаць усё... Толькі калі ласка спакойна, бяз сълёзаў...

**Манька** (*плядзіць на яго шыфока расплюшчанымі вачыма, баючыся ізтых ялоных слоў*). Бачыш, Маня, пара месяцаў назад мы спазналіся, палюбіліся, добра

нам было... Але як-жя далей будзе?  
Усё мае свой канец.

**Манька** (*нясьмела*). Ты-ж казаў, што жаніцца будзеш...

**Міхалка.** Жаніцца? Гм! жаніцца! Лёгка сказаць... Але ці ў гэтым шчасльце? Ну, калі пажэнімся, думаеш, будзем шчасльвы? О, ніколі! Ты мяне не разумееш, я цябе таксама не магу зразумець, бо мы з табой быццам з розных канцоў сьвету. Людзі тады жывуць з сабой шчасльва, калі разумеюць адно аднаго. А гэта трудна... Бо душа людзкая гэта... гэта не бутэлька гладкая, як гэта (*бяра са стала бутэльку*), а там шмат ёсьць розных загібаў, куточкаў, перэгадкаў, якія усе треба пазнаць, жывучы з чалавекам... Дык вось, Маня, нам трэба разстацца. Але, але... трэба!

**Манька** (*маўчыць і глядзіць на яго*).

**Міхалка** (*падыходзіць да яго*). Ну, чаго-ж ты маўчыш? Ня гневайся на мяне, мая ты сумнен'ская, але нічога не парадаіш — трэба; іншай рады няма. Як сама аб гэтым добра падумаеш, дык згодзішся са мной... Ну, толькі не рабі трагедыі... (*гладзіць яго на валасох*).

**Манька** (*хапаючи яго за руку*). Міхась! Ня кідай!.. Я буду для цябе паслухмянай, я табе ні ў чым перашкаджаць ня буду... рабі, што хочаш, толькі ня кідай!.. Залацен'кі мой, ня кідай мяне! Што я без цябе рабіць буду?!.. як жыць буду?!.. Ня кідай!

**Міхалка.** Эх, дзетанька! Ня маеш ты ро-

зуму! Раней ці пазъней гэта павінна стацца... Няхай ужо лепш усё адразу скончыцца, — лягчэй на сэрцы будзе. Ты яшчэ маладая, вельмі маладая, ты яшчэ палюбіш, будзеш шчасльіва...

**Манька.** О, не, Міхась! о, не! Нікагусен'кі ніколі ўжо не палюблю!.. Ты мой адзіны, Міхась! Ня кідай! Ня трэба шлюбу, нічога ня трэба, толькі ня кідай!.. (са съязмы закідвае яму руки на шию і пачынае плакаць на яю ірудзёх).

**Міхалка.** Ну, ціха, дзетанька! Ну супакойся...

**Манька** (пасъля паўзы падымае іалаву і ілядзіць яму ў вочы). Міхась! скажы ты мне праўду: ці ты калісь узапраўды мяне любіў? ці ты праўду казаў? Скажы!

**Міхалка.** Але... Ведама... Любіў... Я й цяпер цябе люблю...

**Манька.** А ці калісь, раней, з самага пачатку ты думаў аб tym, што нам трэба будзе разстацца?

**Міхалка.** Гм... Тады мне ўсё здавалася інакш, цяпер — гляджу на гэта цвяроза.

**Манька** (іншым тонам). Брэшаш, Міхалка!.. Я цяпер шмат уцяміла таго, чаго раней не магла зразумець. Быццам мне вочы расплюшчыліся. Я цяпер ведаю, чаму ты заўсёды хаваўся, як быў са мной; я ведаю, чаму ты не хацеў хадзіць са мной па вуліцы; я ведаю, чаму твае прыяцелі ўсьміхаліся, як нас разам бачылі, — ты мяне стыдаўся, я ведаю...

**Міхалка** (хоча нешта сказаць).

**Манька.** Але! Не пярэч! Ты стыдаўся! Стыдаўся

ты мяне, бо я простая дзяўчына з вёскі; бо я не патраплю гэтак разумна гаварыць, як нейкія паненкі - выкрутаскі; ты стыдаўся, бо я кельнэрка, а калі стыдаўся, значыцца ня любіў мяне!.. А я, дурная, я верыла яму! (*ханаецца рукамі за галаву*). О, нашто я верыла яму?!

**Міхалка.** Чакай... супакойся...

**Манька.** Але! «Супакойся!»... Хочаш мяне супакоіць? Разбіў маё сэрца нягоднік, а цяпер: супакойся! А ці ты ведаеш, што мо' ніводная з тваіх разумненых, «інтлігентных» паненак ня будзе цябе любіць так, як я любіла! Я табе аддала усё сэрца, усю душу, усе думкі свае! Я падавала гасцям піва, а думала аб табе, я клалася спаць, я ўставала — і думала толькі аб табе, ды аб табе! Калі ты доўга ня прыходзіў, я мейсца сабе не знаходзіла, я думала, ці не здарылася нешта з табой... А ты вось які!

**Міхалка.** Супакойся... Яшчэ ня раз спаткаемся... Я прыеду... Гэта-ж не на заўсёды...

**Манька.** Але! «Не на заўсёды!» Ты хочаш мяне супакоіць... Не! Дарма! Я ўжо ведаю ўсю праўду і цяпер ужо мяне не ашукаеш... О, я цяпер усё ведаю, усё рузумею!.. Але, праўду ты казаў: няхай ужо ўсё адразу скончыцца, лягчей на сэрцы будзе... Ах, і за што я цябе гэтак любіла?! О, як я цяпер ненавіджу цябе! О, чаму Грышка тады вось тут, замест у руку, ня ўсадзіў табе нож у сэрца! Ня мучылася-б я цяпер гэтак!..

**Міхалка (злосна).** А! прыпомніўся табе ця-  
пер твой Грышка — твой першы каханак!

**Манька.** Брэшаш! Ен маім каханкам ніколі  
ня быў. Ты добра ведаеш, што ты быў  
першы і... і апошні... А калі-б нават  
і быў, дык што? Ен можа болей варты  
за цябе, ён пэўне не зрабіў-бы гэтак,  
як ты, бо ён запраўды любіў мяне.

**Міхалка.** Ты не раўнуй мяне з Грышкай!..  
Ты!... (*іфозна падыходзіць да яе*).

**Манька.** А ты што лепшага? Ах, ты паніч  
подлы! Плюю я на тваё панства і на  
цябе! Тфу!

**Міхалка (ханае яе за плечы; хацеў удафыць,  
але ўстрымаўся і толькі адпіхae яе ад  
сябе).** Вон з маіх вачэй!..

**Манька (упаўши на падлогу)** Ах, так!.. вось  
які ты!.. вось!.. (*падымаецца с пад-  
логi і idзе ў другi пакой, паялядаючи на  
Міхалку вачыма пакрыўджсанай*).

**Съцяпан (уваходзіць з другою пакою з чаркай  
i бутэлькай; за ім Галубоўскі i госьці).**  
Чаму-ж ты, Міхалка ўцёк ад нас? Хадзі  
піць. Заўтра паедзеш, пакінеш нас, а ня  
хочаш выпіць з прыяцелямі на разыві-  
танье! (*Дае яму чарку*). На, маеш,  
і вып'ем за тое, каб мы заўсёды да са-  
май съмерці былі душой молады, як ця-  
пер, каб ніколі не адракліся сваіх ідэ-  
ялаў і заўсёды паважалі ўсё гордае, съме-  
лае, шляхотнае... Гурра!

**Госьці.** Гурра!!

**Гаспадыня (уваходзіць).** Ціха, паночки! Ня  
крычыце!.. Зачынена...

**Міхалка** (ня выпіўши сваей чаркі, кідае яс на падлоу і сядает на крэсъм).

**Усе.** Што гэта?.. Чаго?.. Ты п'яны?

**Сыцяпан** (пасъля кафоткае паўзы). Ааа...

Я ведаю, што гэта... (да Mixася). Што?

Кепска на душы? га? Съмейся з гэтага, усё прэйдзе як сон. (Да хлапцуў). Да-  
вайце яму новую чарку! (пляе):

Эх, ня дожджык гэта льецца,  
Льецца скрэзь туман - імглу —  
Гэта хлопец горка плача  
І кляне долю сваю...

**Усе** (падхаплываюць песнью і плююць хорам).

Годзі, наш брацейка,  
Дык ты ня дзеўчына!  
Пі, пройдзе туга,  
Пі, пройдзе туга!

У другім пакоі чуваль кароткі крык і стук нечага ўпаўшага на падлогу.

**Усе.** Што гэта?

**Міхалка** (съцяліў, што іэта значыць. Уско-  
чыўши з месца, ня ведае, што рабіць).

**Галубоўскі** (кінуўши гармонік, бяжыць у дру-  
н пакой).

**Усе** (быццам адзервянеўшия глядзяць яму ўсёлед.

**Галубоўскі** (хутка варочаецца). Маня ат-  
руцілася!...

VI.

Гэты самы рэстаран, але ўжо мае іншы выгляд. На съценах новая абоі, сталы прыкрыты белымі настольнікамі, буфэт багата застаўлены закускамі.

У другім пакоі стаіць пяніно, на якім грае музыка, а другі — на іскрыцы.

У глыбі сядзішь скорчыўшыся і абнаўшы рукамі свой гармонік **Галубоўскі**. Твар бледны, грудзі ўпалыя, вочы съвецца нездаровым бліскам. Ен час-ад-часу кашляе.

Пры адным са столікаў сядзяць **2 госьці** і п'юць піва. На іхнім століку стаяць чаркі з не-дапітай гарэлкай і закускі.

**Гаспадыня** сядзіць за буфетам.

**Гаспадыня.** Галубоўскі! Што-ж разсеўся, як які пан! Мог-бы памагчы ў кухні...

Няхай ідзе ў складзік і прынясе дроў...

**Галубоўскі.** Я зараз, панічка... (*выходзіць*).

**Гаспадыня.** Эх, чалавек! Ні чорту качарга, ні Богу съвetchка, ды й годзі...

**I госьць.** А што-ж дзеецца з вашай Манькой? Нешта даўно ўжо яе не відаць...

**Гаспадыня** (*махнуўши фукоі*). Ат, ідыётка!

Задурыла сабе голаву нейкім студэнтам...

**I госьць.** Ну?

**Гаспадыня.** І атруцілася. Нарабіла толькі мне кlapоту. Узялі яе ў бальніцу і там мабыць памёрла.

**I госьць.** Шкада. Прыгожая была дзяўчына...

**Гаспадыня.** Сама вінавата. Дурная была — ды й годзі!

**I госьць.** Бачу, музыку вы ў сябе завялі...

Галубоўскі, значыцца, ужо ня грае?

**Гаспадыня.** Але, бо-ж самі падумайце, паночки, якая гэта была музыка на гэтай

гармоніцы! Ды яшчэ як замычыць казой,  
дык хоць ты вуши затыкай! У мяне - ж  
рэстаран, дзякаваць Богу, а не шынок  
або піўная. Ніякі ня прыйдзе прызываіты  
госьць, калі будзе тут раўсьці гэты ма-  
чыляпа са сваім гармонікам... А тры-  
маю яго з літасьці... Вось часам крыху  
каля кухні паможа: дроў насячэ, вады  
прынясе...

**I госьць** (*да другога*). Бачыш, колькі тут  
зъменаў праз той час, як нас ня было:  
грае музыка, рэстаран абноўлены, Манька  
атруцілася...

**II госьць.** А Лякдугна, я чуў, павесіўся.

**I госьць.** Няўжо-ж? Змарнаваўся хлапец—  
шкода!

**Гаспадыня.** У апошні час піў бяз меры.

**I госьць.** Дрыгва ўцягнула яго.

**Галубоўскі** (*ўваходзіць, сядзе ў кутку,*  
*кашляе*).  
Гаспадыня. Дроў прынёс?

**Галубоўскі.** Прынёс, панічка!

**Гаспадыня** (*выходзіць*).  
II госьць. А раней мне больш тут падаба-  
лася. Гэты бруд, смурод, гніль, гэты Га-  
лубоўскі з гармонікам — гэта мела свой  
стыль. Цяпер стыль утрачаны.

**I госьць.** Надта ўжо было брудна, цяпер  
ляпей.

**II госьць.** Э, не!... Хадзі, Галубоўскі!  
Запяі нам, браток, як калісь: «І пянён-  
дзуз ня хцяла, ня хцяла»...

**Галубоўскі.** Нельга... Гаспадыня не пазваляе.

**II госьць.** Глупства! Пяі! Хадзі сюды, дам  
чарку гарэлкі.

**Галубоўскі** (*падыходзіць*). Вось, калі ласка панская, дык крыху перцу, зябіць крыху, можа паляпшэе.

**I госьць.** Маеш перцу. (*Дае яму перац*).

**Галубоўскі** (*сыпле ў чарку з іафэлкай, мешае вілкай і выпивае*). На здароўе панам!

**Госьці.** Будзь здароў!

**II госьць.** А цяпер пяі!

**Галубоўскі.** Калі баюся... Ну, зараз я вазьму гармонік... (*бяфэ іармонік, сядзе побач іасьцей і пачынае пляць ахрыптым траскучым голасам*); I пянёндзушня хцяла...

**Госьці** (*падпляваюць*).

У гэтых час уваходзіць прыкрыўшыся хусткай **Манька**. Яе ня бачаць. Яна з цікавасцю аглядае знаёмае памешканье, ідзе ў другі пакой і ня съмела затрымоўваецца на парозе. Яе пабачыў **кэльнэр** і з дзівам глядзіць на яе.

**Гаспадыня** (*уваходзіць*). Галубоўскі, а Галубоўскі! А гэта-ж што! Ізноў п'янічуга пачаў раўсьці. Колькі разоў я табе казала, каб гэтага больш ня было! Хо-чаш мусі, каб я цябе вон выгнала!

**Галубоўскі.** Панічка, калі госьці...

**Гаспадыня.** Што — госьці? Мой хлеб ясі — мяне слухайся, а не гасьцей. А вам, паночки, ня сорам? Замест ціха, спакойна пасядзець, паслушаць харошай музыкі, яны пачалі тут раўсьці разам з Галубоўскім. Не патрэбны мне гэткія госьці, што вып'юць на капейку, а шуму наробыць за рубель.

**II госьць.** Калі ласка, пані, можна цішэй крыху.

**Гаспадыня.** Што цішэй? чаму цішэй? Я тут гаспадыня і не паволю тут рабіць бравэры. Калі не падабаецца, дык можаде сабе ісьці, плакаць ня буду.

**І госьць (устае).** Пойдзем адсюль.

**І госьць.** А я табе казаў: на якое ліха сюды ісьці? Захацелася табе старых настроў — вось і маеш настрой. (Звоняць шклянкай, кідаюць на стол іроши і выходзяць).

**Кельнэр (зьбірае іроши).**

**Гаспадыня (пабачыўши Маньку).** А гэта-ж хто? Фаб'ян! хто гэта? чаго яна?.. (пазнаўши). А! гэта-ж Манька! А ты-ж адкуль? Жыва?

**Манька.** Я ўжо выпісалася з бальніцы. Ня маю куды падзецца... Прыйшла да вас, панічка!

**Гаспадыня.** Не, каток! У мяне цяпер ужо ня тое! Думаеш, што ў мяне ізноў будзеш разводзіць свае любоўныя шуры-муры? Не! у мяне цяпер кельнэр служыць. Менш клопату, а больш парадку... І да чаго-ж ты падобна! Страхашцё. Гасцей напалохаеш, як я цябе вазьму на службу. У мяне не багадзельня, каточек!

**Манька (апусціўши галаву, ідзе да дзвярэй).**

**Гаспадыня.** Ну, чакай! куды-ж ты цяпер ідзеш? Куды-ж ты падзенешся?

**Манька.** Я сама ня ведаю... Сястра выехала, нікагусенька у мяне няма.

**Гаспадыня.** Ах, бяда з табой! Што мне з табой рабіць? Ну, ідзі ў кухню, будзеш памагаць мыць судзьдзё...

**Манька** (ідзе у кухню, пацалаваўши іаспадыню у руку). Дзякую...

**Гаспадыня.** Ну, ідзі, ідзі! Ах, бяда з вамі і годзі! (Да Галубоўскаіа). А з табой я ужо больш ня буду царамоніцца! Надаёў ты ужо мне! Замест сядзець ціха і дзякаваць, што я пазволіла тут начаваць ды даю яшчэ міску стравы, напіваецца як шавец і пачынае тут раўсыці... Ідзі з маіх вачэй, не магу глядзець на цябе, фу! гадасць ты гэтакая! Фу! (выходзіць).

**Галубоўскі.** На мароз, на вуліцу... як сабаку. Божа мой! за што усё гэта, за што?!... (апускаеца бяз сіл на крэсла; уваходзіць Тадорка).

**Тадорка.** Ну, давай гармонік! Вось маеш рубель, так як умовіліся! (Дае гроши).

**Галубоўскі.** Гармонік ня дам. Паслья съмерці, як памру, тады возьмеш.

**Тадорка.** Як «ня дам?» семдзесят капеяк я ужо табе даў, яшчэ належыцца рубель,— вось маеш!

**Галубоўскі.** Гармонік ня дам... паслья съмерці...

**Тадорка.** Ну, гдзе я цябе буду шукаць паслья съмерці! Усё роўна хутка памрэш! Вось бяры гроши і давай!

**Галубоўскі.** Ня трэба гроши, а гармонік ня дам.

**Тадорка.** Ах, ты, круцель гэтакі! Дык аддавай мне назад задатак: семдзесят пяць капеяк.

**Галубоўскі.** Грошы ня маю, а гармонік па-  
съля съмерці...

**Тадорка.** А! я ведаю, хітры гад ты гэтакі!  
Узяў ты у мяне задатак і хочаш прадаць  
каму іншаму! Давай гармонік! ... (*ту-  
зяюща*).

**Галубоўскі.** Ня дам! Ня дам!

**Гаспадыня і Кэльнэр** (на іэты шум убе-  
гаюць; Кэльнэр выкідае Тадорку за  
дзвефы).

**Гаспадыня.** Што гэта? Вось ізноў бяда!  
Божа мой, ізноў Галубоўскі скандаліць!  
Зьвязаўся біцца з Тадоркай! Ну, але даў-  
жэй гэта цярпець ня буду! Вон! зараз-  
жа вон! Развам са сваім гармонікам!

**Кэльнэр** (*вытихае Галубоўскаіа за дзвефы*).

**Гаспадыня** (да Кэльнэра). А ты, Фаб'ян,  
ня бачыш, што тут робіцца? Я толькі на  
момант выйшла у кухню і зараз-жа аван-  
тура!

**Кэльнэр.** Я, панічка, аблужываў гасьцей,  
я ня бачыў. Не магу-ж на ўсе бакі ра-  
зарвацца!

**Гаспадыня.** Эх, усе вы добрыя! Нічога  
нельга спусьціць з вачэй!.. А гдзе падзе-  
лася паўбутэлькі лікёру, што засталося  
з вялікага століка?

**Кэльнэр.** Пані забылася! Госьць заплаціў за  
цэлую бутэльку і ўсё выштіў.

**Гаспадыня.** Эй, эй, Фаб'ян! Я ведаю, які  
гэта госьць выпіў! (*выходзіць*).

**Кэльнэр** (*адзін*). А гадзіна баба! Усё ба-  
чыць шэльма, каб яна скісла! (*выходзіць*).

**Галубоўскі** (уваходзіць з гармонікам, тры-  
вожна аглядаецца і сядзе). Мароз!..  
Куды падзенуся? Няма навет дзе пера-  
начаваць... А гэты прыстаў, каб аддаць  
гармонік. Ня дам гармонік! Пасьля съмер-  
ці — няхай! Скажу, каб аддалі, а рубель  
на імшу! Божа мой! Грахі, ох, грахі!  
Пьяніцай быў, да сповядзі не хадзіў, о!  
Божа мой! Айчэ наш, ктурыйсь ест, свенць-  
ся імя твоя, бонць воля твоя...

**Манька** (уваходзіць). Што з вамі, пане Га-  
лубоўскі? Вы хворы?

**Галубоўскі.** Не, нічога — толькі ў горле ду-  
шыць, трасе, мусі празяб... (кашле).

**Манька.** Я вас абкryю (акрывае яю сваей  
падранай хусткай).

**Галубоўскі.** Якая вы, панна Маня, якая вы...  
(хапае яе за руку і хоча пацалаваць).

**Манька.** Не, ня трэба, не!.. Што гэта? Вы  
плачаше пане Галубоўскі?

**Галубоўскі.** Не, (праз сльёзы) не... я...  
гэта так толькі...

**Манька.** Ня плачце, пане Галубоўскі! Вось  
я калісь таксама плакала... Цяпер, як  
усе сльёзы выплакала, пабачыла, што  
й запраўды дурная была.

**Галубоўскі.** Я быў сягоныня... у жонкі...  
Нічога не хацеў, прасіў толькі, каб толь-  
кі пазволіла начаваць у кухні ля печкі,  
я-бы за тое ваду насіў, дроў-бы насек,  
а яна да мяне: «вон, стары пьяніца!»  
а каханак яе выскачыў і з ганку скінуў...  
Цяпер гаспадыня выгнала... Куды я па-  
дзенуся? Ох, каб хутчэй съмерць прыйшла!

**Манька.** Съмерць ніколі не прыходзе тады,  
калі яе клічаш...

**Галубоўскі.** Да мяне ужо ідзе... я ведаю...  
ужо нядоўга... Як я памру, вы, Маня,  
гармонік аддайце шаўцу Тадору, што на-  
проціў, — ён вам дасьць рубель. Любіць  
хлопец граць на гармоніку, а ў яго ўжо  
стары, нічога ня варты, басы хрыпяць...  
Дык аддайце Тадору, а рубель дайце на  
імшу...

**Манька.** Што вам баліць, пане Галубоўскі?  
Можа вам памагчы — вы зусім, як бачу,  
хворы...

**Галубоўскі.** Нічога не баліць... Нічога не  
баліць... Толькі слаба, і душыць, і трасе  
і сена гэтае душыць... Ох, зьнімеце гэ-  
таяе сена...

**Манька.** Якое сена? Тут няма ніякага сена!  
Не раскрывайцеся, калі вам съцюдзена.  
Вось так абрыйцеся...

**Галубоўскі (напрытомна).** Сена душыць —  
у вачох сена... усюды сена... поўная  
хата сена... і скача, усё скача, сена скача.

**Манька.** Гэта вам так толькі здаецца...  
Сядзеце ціха!

**Галубоўскі.** Не магу, трэба ісьці — гаспа-  
дыня выгнала — будзе гневацца... (хоча  
ўстаць).

**Манька.** Дык сядзецё... Мала што гаспа-  
дыня казала, яна так толькі ў злосці,  
пасцяля адпусціцца...

**Галубоўскі.** Божа мой! мароз... а сена ў  
вочы лезе... Семдзесят капеяк ужо ўзяў,  
дык гармонік трэба аддаць, бо скажа, што  
круцель...

**Манька.** Добра, добра, аддам... Але скажэце мне, я хацела спытаца... Ці... як мяне не было... Міхась... пан Міхал... вы ведаеце хто? — ня прыходзіў? нічога не пытаўся?

**Галубоўскі.** Не, куды яму прыходзіць! Ен пан, ён чисты, багаты, чаго яму да нас... Пан ідзе заўсёды сваёй дарогай, а бедны сваёй дарогай. Ох, Божа!.. Дарога! Зимовая дарога... Ох, съюдзена!

**Манька** (*абкрывае яло ізноў*). Дык вы не раскрывайцесь, будзе цяплей.

**Галубоўскі.** Якая вы добрая, Маня!..

**Манька.** Не, я ня добрая, я злая. Я хачу помсты, ох, помсты! О подлы гад! Шмат абецаў, а кінуў, кінуў без літасьці, кінуў, не даведаўшыся навет, што са мной, ці я жыва. Пайшоў сваёй дарогай! Хэ-хэ! О подлы, подлы паніч!

**Галубоўскі** (*зусім аслабеўшы ваміца на падлогу*).

**Манька.** О Божа мой! пане Галубоўскі! Што з вамі?!

**Галубоўскі** (*непрытомна*). Ох... сена... душыць... ко-о-лець...

**Манька.** Што з ім? (*клича*). Пані гаспадыня! Пані гаспадыня! хутчэй сюды.

Убегаюць: **Гаспадыня і Кэльнэр.** Іншыя госьці з цікавасцю глядзяць з другога пакою. Музыка за сцэнай спыняецца.

**Гаспадыня.** Што гэта? Памёр?! Вось яшчэ новая бяда!

**Кэльнэр.** Не, яшчэ дыхае.

**Гаспадыня.** Ня мог ён сабе паміраць у іншым месцы, а прылез сюды!.. О, бедная мая галованька!.. (да *Кэльнэфа*). Фаб'ян! быті хутчэй да тэлефону! пакліч скорую помач!

**Манька** (у часе іэтай суматохі трымае ў руках гармонік).

**Тадорка** (ўбягае). Што? ужо памёр? А гармонік? (да *Манькі*). Давай гармонік!

**Манька.** Ен казаў, што рубель на імшу...

**Тадорка** (вырываючы з яе рук гармонік). Я табе дам рубель!.. На святое «ніколі» (ўбягае).

### ЗАСЛОНА.


КАНЕЦ.


## ГЭТАГА САМАГА АЎТОРА.

---

- Na Antokali.** Pjesa u 3 akt. Wilnia. 1918.  
Калісь. Драмат. аброзок у 2 акт. Вільня. 1919.  
*(Другое выданье).*
- Butrym Niamira.** Uscenizawanaja lehienda u 2 akt.  
z proloham. (*Pawodle W. Łastouskaha*). Wilnia.  
1918.
- Bazylišk.** Kazka u 3 akt. Wilnia. 1918.
- Чорт і Баба.** Жарт у 1 акце. Зборнік спэцічных  
твораў. Спыт. II. Менск. 1918.
- Страхі жыцьця.** Драма у 3 акт. Вільня. 1919.
- Dziadzka Jakub.** Dram. abraz u 2 akt. Wilnia. 1919.
- На вёсцы.** П'еска ў 2 акт. Вільня. 1919.
- Цені.** Драма ў 3 акт. Менск. 1919.
- У лясным гушчары.** Казка ў 1 акце. Зборнік тво-  
раў для дзіцячага тэатру. Менск. 1920.
- Заручыны Паўлінкі.** П'еса ў 1 акце. Вільня. 1921.
- Няскончаная драма.** П'еса ў 4 акт. Вільня. 1922.
- Птушка шчасльца.** П'еса ў 3 акт. Вільня. 1922.
- Шчасльівы муж.** Камэдый ў 4 акт. Вільня. 1923.
- Пан Міністар.** Камэдый ў 3 акт. Вільня. 1924.
- Беларускі Тэатр.** Гістарычны нарыс. Вільня. 1924.

239425





0 - 50

Бел. 2005

